

ПАДЗЕІ ЛЮДЗІ ФАКТЫ

ПАДЗЕІ ЛЮДЗІ ФАКТЫ

ПАДЗЕІ ЛЮДЗІ ФАКТЫ

У ПРЭЗІДЭНЦКІМ КРЭСЛЕ

ПЕРШАЯ ГАДАВІНА



Роўна год назад, 10 ліпеня, Аляксандр Лукашэнка перамог на выбарах і стаў прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Маленькі юбілей быў адзначаны шматлікімі інтэрв'ю А. Лукашэнкі, якія ён даў прадстаўнікам газет, радыё і тэлебачання. Галоўным вынікам года працы Прэзідэнт лічыць выкананне трох пунктаў сваёй перадавыбарчай праграмы. Першы -- гэта ўтаймаванне інфляцыі, якая знізілася з больш чым 40 працэнтаў у студзені да 3,5 у маі. Другі -- гэта барацьба з карупцыяй, яскравым прыкладам чаго з'яўляецца адпраўка ў адстаўку міністра абароны А. Кастэнікі. І трэці -- эканамічная інтэграцыя з Расійскай Федэрацыяй і іншымі рэспублікамі былога СССР.

А. Лукашэнка вельмі ўпэўнена адчувае сябе ў прэзідэнцкім крэсле: рэйтынг яго даволі высокі. Калі верыць лабараторыі аксіямэтрычных даследаванняў "Новак", то сёння за А. Лукашэнку прагаласавалі 64,5 працэнта апытаных.

НА ЗДЫМКУ: з працоўнага дня Прэзідэнта -- А. ЛУКАШЭНКА сустрэкаецца з удзельнікам супермарафона "Санкт-Пецярбург -- Алма-Ата" на інвалідных калясках Валерыем РУМЯНЦАВЫМ.

ПА РЫНКАВАЙ ДАРОЗЕ

ЗАВОДЫ

"ЗАБІТЫ" ПРАДУКЦЫЯЙ

Мноства беларускіх прадпрыемстваў "забіты" гатовай прадукцыяй, якую па тых ці іншых прычынах не ўдаецца хутка рэалізаваць.

Як паведамілі агенцтву РІД у Мінстаце краіны, на 1 чэрвеня найбольшыя запасы гатовай прадукцыі мелі гомельскія заводы сельскагаспадарчага машынабудавання (на 150 мільярдаў рублёў), радыёзавод (35,7 мільярдаў рублёў), гродзенскае вытворчае аб'яднанне "Азот" (150 мільярдаў рублёў), мінскія аўтамабільны завод (235,7 мільярдаў рублёў) і трактарны (70 мільярдаў рублёў), салігорскае вытворчае аб'яднанне "Беларускалій" (59,1 мільярдаў рублёў), Бабруйскі шынны камбінат (90,8 мільярдаў рублёў).

БНФ

ДВА АБЛІЧЧЫ

На IV з'ездзе Беларускага народнага фронту, які адбыўся ў Мінску на пачатку ліпеня, абраны новы састаў кіруючых органаў. Старшынёй фронту зноў абраны Зянон Пазыняк, ён выйграў выбары ў альтэрнатыўных кандыдатаў Юрыя Хадыкі і Міколы Грыцкука.

Абрана пяць намеснікаў старшыні: Юрый Хадыка, Сяргей Беленькі, Лявон Баршчэўскі, Станіслаў Гусак і Вінцук Вячорка.

З'езд выступіў з заявамі, у якіх, у прыватнасці, зазначаецца, што праведзены вясною рэферэндум "нельга лічыць сапраўдным волевыяўленнем".

Яго вынікаў ніколі не прызнае свядомая частка народу. Мы перакананыя, што нашае грамадства, пазбавіўшыся савецкіх каланіяльных комплексаў,

НА СЕЛЬГАСПАЛЕТКАХ



выправіць ганебнае становішча, у якое заганалі Беларусь авантурныя палітыкі. Задача дэмакратычных сіл -- памагчы грамадству максімальна наблізіць гэты час".

Вынікі работы з'езда былі падведзены на прэсканферэнцыі. З. Пазыняк зазначыў, што найбольш дыскусавалася пытанне аб падзеле БНФ на партыю і грамадскую арганізацыю, аднак фронт па-ранейшаму застаўся адзінай арганізацыяй са сваімі статутам і структурай, партыя БНФ існуе толькі фармальна, каб забяспечыць палітычную дзейнасць фронту.

"Утварыўся своеасаблівы сімбіёз: фронт -- гэта адзіная арганізацыя, якая мае 2 абліччы і фармальна мае ў сабе палітычную партыю", -- зазначыў З. Пазыняк.

РЭЛІГІЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

УЗНАГАРОДЫ МІТРАПАЛІТА

Высокай царкоўнай узнагароды -- набедраніка -- удастоены настояцель Свята-Міхайлаўскага праваслаўнага храма з вёскі Новы Двор Свіслацкага раёна Вадзім Шлест. Прысуджана яна, як сказана ва ўказе Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, за стараннае служэнне Царкве.

Гэтым жа ўказам удастоена ўзнагарод вялікая група свяшчэннаслужыцеляў з іншых прыходаў Гродзенскай епархіі. Набедранікі атрымалі свяшчэннік з абласнога цэнтра Аляксандр Раманчук, настояцель з Сапоцкіна Юрый Стусь, а свяшчэннаслужыцелям Аркадзію Пашкевічу з Валкавыскага раёна і Паўлу Жукоўскаму з Зэльвенскага раёна ўручаны скуф'і. Кіраўнікі шэрагу царкоўных прыходаў удастоены нагрудных крыжоў, крыжоў з упрыгажэннямі і грамат. Усяго ўзнагароджаны каля 30 прадстаўнікоў духавенства.

ПРАЕКТЫ

ПОМНІК

ЕФРАСІНІ ПОЛАЦКАЙ

Праекту мінскага скульптара Аляксандра Шамава аддалі перавагу жыхары Полацка пры абмеркаванні канцэпцыі помніка Ефрасіні Полацкай.

Пытанне аб месцы яго ўзвядзення вырашыцца на пасяджэнні гарвыканкома, фінансавыя ж праблемы ўвекавечання святой заступніцы Беларусі ўзяў на сябе Вячаслаў Васюхін, дырэктар фірмы "Інтэрбел".

ЯПОНСКИ ГРЫБ

БЛАКІРУЕ

РАКАВЫЯ ПУХЛІНЫ

Гомельскі завод "Карал" рызыкнуў узяцца за не тыповую для сябе справу і асвоіў прамысловую вытворчасць малавядомага пакуль у Беларусі, ды і ў краінах СНД японскага грыба сі-такі.

Раней усходні грыб вырошчвалі толькі на доследных плантацыях Інстытута лесу Акадэміі навук Беларусі. Каштоўнасць гэтага прадукту не столькі ў смакавых і пажыўных якасцях (хоць яны выдатныя), колькі ў лячэбным эфекце: ён блакіруе ракавыя пухліны.

ЗДАРЭННІ

БТР УПАЎ У ВАДУ

Позна вечарам 10 ліпеня ля вёскі Беліца Лідскага раёна ў час руху воінскага калона па мосце цераз раку Нёман упаў у ваду бронетранспарцёр. Трое афіцэраў, якія знаходзіліся ў ім, загінулі. Пашанцавала толькі прапаршчыку, які ехаў на борце машыны. Ён з цяжкімі цялеснымі пашкодваннямі дастаўлены ў бальніцу.

ПЕРАМОЖЦЫ АЛІМПІЯДЫ

НЕ ЛЫКАМ ШЫТЦЯ

У Эйндохевене на Міжнароднай алімпіядзе школьнікаў па інфарматыцы беларускія хлопцы і дзяўчаты атрымалі адзін сярэбраны і два бронзавыя медалі.

Сёлета на Беларусі спрыяльнае для сельскай гаспадаркі надвор'е. Ёсць падставы спадзявацца, што і ўраджай будзе нішто сабе. Сярэдзіна ліпеня, і ў гаспадарках пачынаюцца ўборачныя работы.

Першымі ў Баранавіцкім раёне пачалі церабіць лён у калгасе "Бальшавік". Каб атрымаць якаснае валакно на ўласным ільнозаводзе, трэба мець трасту, якая б вылежалася пад росамі. З кожнага з 400 гектараў плануецца атрымаць не менш чым па 10,5 цэнтнера льновалакна.

НА ЗДЫМКУ: механізатары перад пачаткам уборкі.

Нашай камандзе з пяці чалавек прыйшлося спаборнічаць з 210 удзельнікамі з 54 дзяржаў, сярод якіх былі прадстаўнікі і з іншых рэспублік былога Саюза: Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Азербайджана. Узначальваў беларускую каманду дацэнт БДУ Уладзімір Котаў.

КРЫМІНАЛ

У КУПАЛЬСКУЮ НОЧ

Калі ў Мінску Купальская ноч была шчаслівай, то ў Брэсцкай вобласці яна прынесла не адзін трагічны выпадак.

У Пінскім раёне добра падпіўшыя маладыя людзі на аўтамабілі "Запарожца" уехалі ў возера Пагост-Загародскае. Нікога з трох аматараў экзатычнага начнога купання выратаваць не ўдалося.

На возеры, што ў вёсцы Руднікі Пружанскага раёна, перакулілася лодка з трыма жыхарамі Пружан. Разам з дарослымі патанула і пяцігадовае дзіця.

Нешчаслівай аказалася ноч з 6 на 7 ліпеня і для брэстаўчанкі Н.: на аўтамабілі "Жыгулі" яна ўехала ў раку Лясная. Жанчыну выратаваць не ўдалося.

МУЗЕІ



У Музеі гісторыі касманаўтыкі ў Гомельскім вышэйшым прафесіянальным вучылішчы машынабудавання сабрана нямала унікальных матэрыялаў і экспанатаў, звязаных з касманаўтыкай: красавіцкі нумар "Комсомолки" 1961 года з вялікім партрэтам Ю.Гагарына, фотадакументы, аўтографы вядомых касманаўтаў, авіяканструктараў і нават суненіры, што лабывалі ў космасе.

А нядаўна ў музеі адкрылася яшчэ адна экспазіцыя. Яна прысвечана 20-годдзю стыкоўкі на арбіце савецкага касмічнага карабля "Саюз" і амерыканскага "Апалон". Сіламі ўдзельнікаў з гуртка авіямадэліравання, якім кіруюць Алег Белаусаў і Уладзімір Ларыёнаў, створаны копіі "Саюза" і "Апалона".

НА ЗДЫМКУ: намеснік дырэктара вучылішча Уладзімір ЛАРЫЁНАЎ (справа) знаёміць дзяцей з новай экспазіцыяй.

ВЕСТКІ АДУСЮЛЬ

ТРЫ СТУДЭНТЫ -- Ігар Тышкевіч, Алег Зайцаў, Андрэй Андрэйчанка, што са сваімі калегамі прымапі ўдзел у акцыі пратэсту супраць адмены бел-чырвона-белага сцяга і Пагоні, якая адбылася 24 мая каля рэзідэнцыі Прэзідэнта, прадсталі перад судом. Ім было прад'яўлена абвінавачванне ў несанкцыянаваным шэсці. Суд вынес наступны вердыкт: І. Тышкевічу аб'яўлена вусная заўвага, А. Зайцаў і А. Андрэйчанка папярэджаны.

ЗНІК старажытны герб Чэрыкава, што красаваўся на слупе пры ўездзе ў горад. Паколькі герб быў адліты з медзі, версія толькі адна: яго ўкрапі тыя, хто палюе на каляровыя металы. На гэтым "бізнесе" добра зарабляюць.

НА ГРОДЗЕНСКАЙ МЫПНІ канфіскавана 183 іконы. Іх спрабавалі вывезці за мяжу на двух аўтамабілях пяць грамадзян Расійскай Федэрацыі. Па заключэнню мастацтвазнаўцаў, іконы, якія датуюцца XVIII і XIX стагоддзямі, уяўляюць вялікую гістарычную, культурную і мастацкую каштоўнасць. На думку спецыялістаў, ацэначны кошт іх складае каля 99 мільёнаў рублёў.

У ЖЛОБІНЕ распаўсюджваецца дзіцячы рэкет. Сярэднія і малодшыя школьнікі арганізуюцца ў групы і "выбіваюць" грошы ў сваіх ровеснікаў, якіх бацькі адпраўляюць за пакупкамі ў магазін. Пры адсутнасці "наяўнасці" бяруцца паборы ў выглядзе адзення, абутку, прадметаў ужытку.

ДЗЯРЖАВЕ — ВЫДАТНЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАУ

[Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.]

Так, у яшчэ адной недзяржаўнай камерцыйнай навучальнай установе — Міжнародным недзяржаўным інстытуце працоўных і сацыяльных адносін можна атрымаць кваліфікацыю па найдэфіцытнай зараз спецыяльнасці — міжнароднаму камерцыйнаму праву, а таксама гаспадарчаму праву і натарыяту. І гэта пры тым, што юрыдычны факультэт БДУ, які даваў веды па гэтых накірунках, зараз, як і раней, лічыцца самым жаданым, але і самым недасягальным факультэтам ва ўсім Беларускім дзяржаўным універсітэце. Аб узроўні выкладання ў камерцыйных ВНУ гаворыць тое, што ў Міжнародным недзяржаўным інстытуце працоўных і сацыяльных адносін працуюць два акадэмікі, восем прафесараў — дактароў навук, сорак шэсць кандыдатаў навук, а ў Беларускім камерцыйным універсітэце кіравання навучанне па сямі спецыяльнасцях і адзінаццаты спецыялізацыя забяспечваюць дваццаць тры дактары і сто дваццаць восем кандыдатаў навук, сярод якіх ёсць вядомыя вучоныя і педагогі. Дарэчы, наўнясць пры універсітэце Польскага інстытута дае магчымасць пастаянна запрашаць у Мінск на лекцыі польскіх выкладчыкаў і самім пастаянна ездзіць у суседнюю краіну ўдасканальваць веды. У гэтым — адзіным у рэспубліцы польскім інстытуце акрамя іншых дысцыплін вывучаецца польская мова і гісторыя Польшчы, студэнтамі і выкладчыкамі дзвюх краін пастаянна праводзяцца сумесныя канферэнцыі і семінары, ідуць перамовы аб тым, каб

студэнты універсітэта праходзілі практыку ў польскіх вышэйшых навучальных установах, што даць магчымасць рыхтаваць будучых бізнесменаў і эканамістаў, якія будуць добра ведаць асаблівасці сучаснага польскага рынку. У такіх спецыялістаў будзе канкрэтнае і дакладнае ўяўленне аб знешнеэканамічнай дзейнасці, яны будуць у практыцы ввучаць структуры і метады кіравання іншых фірм і іншых форм уласнасці. Карацей кажучы, камерцыйная адукацыя (а дакладней, яе накірункі) вельмі добра знаходзіць і заўважна спецыялістамі новага ўзроўню тых адукацыйных і камерцыйных ніш, якія сёння ствараюцца ў нашым грамадстве пад уздзеяннем хай сабе і неарганізаванага, але ўсё ж рынку. Так, у рэспубліцы паступова расце колькасць сумесных прадпрыемстваў і замежных фірмаў, пашыраецца знешнеэканамічная дзейнасць айчынных прадпрыемстваў. Зразумела, што ў гэтых умовах расце попыт на добра кваліфікаваных перакладчыкаў, якія не прапускаюць незнаёмыя словы і не “інтэрпртуюць” да непазнавальнасці сказанае партнёрамі. Менавіта прафесійных бізнес-перакладчыкаў англійскай і нямецкай моваў рыхтуе створаны ў рэспубліцы два гады таму Эканоміка-лінгвістычны ўніверсітэт. Адначасова з замежнымі мовамі (і на іх) тут выкладаюць менеджмент, маркетынг, бухгалтарскі ўлік, гаспадарчае права і іншыя дысцыпліны, што дае магчымасць пасля заканчэння ўніверсітэта распачаць уласную справу, уладкавацца працаваць на буйное прадпрыемства ў якасці камерцыйнага дырэктара, рэкламнага агента ці менеджэра.

І вось мы падышлі да самага цікавага моманту — платы за адукацыю. Ва ўсіх беларускіх камерцыйных навучальных установах яна знаходзіцца на прыкладна аднолькавым узроўні, недзе каля шасцідзясяці-сямідзясяці долараў у месяц на дзённы аддзяленні і ад чатырохсот да двухсот пяцідзясяці ў год пры ўмове навучання на вачэрнім ці завочным аддзяленнях. Нават пры сённяшнім складаным эканамічным становішчы гэтыя сумы не падаюцца цалкам нерэальнымі, тым больш, што ў даным выпадку размова ідзе аб прамых інвестыцыях ва ўласную будучыню, і дывідэнды ад такіх укладанняў можна будзе атрымаваць усё астатняе жыццё. Прычым, многія навучэнцы камерцыйных навучальных устаноў яшчэ падчас вучобы пачынаюць зарабляць больш за сваіх выкладчыкаў. Справа ў тым, што, напрыклад, студэнты Эканоміка-лінгвістычнага ўніверсітэта ў час летніх канікулаў прапанавалі свае паслугі ў якасці перакладчыкаў некаторым фірмам. З пачаткам заняткаў практычна ніхто не кінуў гэтую працу, і ўжо сёння студэнты маюць магчымасць самастойна аплатаваць сваё навучанне. Дарэчы, многія з іх такім чынам уладкоўваюць сваю будучыню: фірма, прыгледзеўшыся да добрага работніка, потым з задавальненнем бярэ яго на працу.

Аднак, нягледзячы на тое, што, як было ўказана раней, дзяржава атрымлівае выдатных спецыялістаў, не ўклаўшы ані капейчыны ў іх падрыхтоўку, яна, відаць, усё ж такі не зацікаўлена ў камерцыйным навучанні. Як інакш растлумачыць, што прыкладна 51 працэнт ад сваіх пры-

быткаў гэтыя вучэбныя ўстановы аддаюць той жа дзяржаве ў якасці падаткаў і аплаты камунальных паслуг? Ніякіх ільгот у выглядзе, напрыклад, крэдытаў для навучэнцаў ці вызвалення спонсараў і мецэнатаў ад падаткаў не існуе. Карацей кажучы, хочаце — працуйце, хочаце — не, нам жа да вас няма ніякай справы. Вось і давалася недзяржаўным ВНУ стварыць сваю асацыяцыю, якая зараз і займаецца вырашэннем іх праблем. Напрыклад, такой, як наданне дыпламаў, што выдаюць камерцыйныя ВНУ, такога ж статусу, як і тым, што атрымліваюць выпускнікі дзяржаўных навучальных устаноў. Зараз гэта магчыма толькі пасля пераздачы экзаменаў дзяржаўнай камісіі.

Цікава, што хлопцаў, якія паступаюць на вучобу ў камерцыйныя навучальныя ўстановы, вызваляюць на тэрмін вучобы ад службы ў арміі.

У адным артыкуле падрабязна не раскажаць аб цалкам новай для нашага грамадства з’яве. Адно можна сказаць дакладна: альтэрнатыўная камерцыйная адукацыя ў Беларусі існуе і абавязкова будзе развівацца далей. Магчыма, ёсць сэнс абмяркоўваць яе якасць у кожным асобным выпадку, але ўвогуле адно тое, што ў абітурыентаў ёсць выбар паміж дзяржаўнай і недзяржаўнай навучальнай устаноў, паміж традыцыйнай і альтэрнатыўнай адукацыяй — ужо станоўчая з’ява. Ці доўга яна зможа заставацца такой, ці не спяцігне яе лёс шматлікіх іншых добрых пачыненняў у грамадстве — на гэтыя пытанні зможа адказаць толькі час.

Вераніка ЧАРКАВА.

ВАЙНА: ШТО НАМ РЫХТАВАЛІ НАЦЫСТЫ

Існавалі чатыры такія апэратыўныя групы — “А”, “Б”, “Ц”, “Д”, і кожная з іх падпарадкоўвалася адной з армейскіх груп. Групе арміі “Цэнтр” была нададзена айнзацгрупа “Б”.

Айнзацгрупы падраздзяляліся на айнзацкаманды (апэратыўныя каманды) і зондэркаманды (асобыя каманды). У абавязкі айнзацкаманды зондэркаманд уваходзіла бізлітаснае знішчэнне як мага большай колькасці людзей з прычыны забеспячэння бяспекі на захопленых тэрыторыях як у раёнах баявых дзеянняў, так і ў тыле.

У склад айнзацгрупы “Б”, прыдадзенай групе арміі “Цэнтр”, уваходзілі зондэркаманды 7 “А”, зондэркаманды 7 “Б”, зондэркаманды 7 “Ц”, айнзацкаманды 8, айнзацкаманды 9, самастойна дзеючая каманда “Масква” і атрад “Смаленск”.

Важную ролю ў сістэме ваенна-фашысцкага акупацыйнага апарата на тэрыторыі “вобласці армейскага тылу”, адгрыгвалі таямная палявая паліцыя (ГФП), састаўная частка вермахта, якая выконвала ваенна-паліцэйскія функцыі. У ГФП набіраліся супрацоўнікі гестапа, нямецкай паліцыі і іншых карных органаў.

Каманды ГФП, прыдадзеныя мясцовым камендатурам і ахоўным дывізіям, дзейнічалі ў кантакце з паліцыяй бяспекі і СД, палявой жандармерыяй. Найбольш цесныя кантакты ГФП трымала з органамі нямецкай ваеннай разведкі і контрразведкі — абверам, які актыўна дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі.

Ваенная контрразведка вядомая на акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў выглядзе абвергруп, якія размяшчаліся ў найбольш буйных гарадах і мелі пэўныя нумары. Так, у Гомелі дзейнічала абвергрупа 315, у Магілёве — 316, у Оршы — 310, у Лідзе — 304 і г.д.

У тыле армейскай групы “Цэнтр”, а таксама на тэрыторыі генеральнай акругі “Беларусь” дзейнічалі добра ўзброеныя, спецыяльна абучаныя невялікія знішчальныя атрады, так званыя “ягдкаманды”. Ствараліся яны воінскімі часцямі вермахта ці паліцэйскімі фарміраваннямі для барацьбы з невялікімі партызанскімі гру-

ВЕДАЦЬ І ПОМНІЦЬ

памі, для справы з насельніцтвам партызанскіх зон, для правядзення розных правакацыйных дзеянняў з мэтай кампраметацыі партызан.

Прынцыповай розніцы паміж ваеннымі і грамадзянскімі акупацыйнымі ўладамі не было. Існавала чыста функцыянальнае размежаванне паміж імі. Усіх іх аб’ядноўвала агульная мэта — устанавленне рэжыму крывавага тэрору, незвычайнага самавольства і грабязі. Усе яны, выкарыстоўваючы самыя вытанчаныя, жорсткія і каварныя сродкі знішчэння савецкіх людзей старанна выконвалі планы фашысцкага вярхоўнага кіраўніцтва і праводзілі ў жыццё нацысцкую палітыку генцыду і “выпаленай зямлі” на часова акупіраванай тэрыторыі Беларусі.

Разам з палітыкай фізічнага знішчэння насельніцтва гітлераўцы планавалі правесці шэраг мер, якія скарацілі б біялагічны патэнцыял беларускага народа і тармазілі натуральны прырост насельніцтва. Размова ішла аб падтрыманні на самым высокім узроўні смяротнасці сярод мясцовага насельніцтва, аб ліквідацы медыцынскага абслугоўвання. Мелася на ўвазе правядзенне і шэраг іншых мер, адраўка паліцэй на катаржныя работы ў фашысцкую Германію і да т.п. Па задумах гітлераўцаў, знішчэнне народа павінна было праводзіцца з выкарыстаннем шырокага арсенала розных сродкаў і метадаў знішчэння.

План “Ост” прадугледжваў пакінуць для наступнага анямечвання і выкарыстання ў якасці рабочай сілы да 25 працэнтаў беларусаў. Гэта насельніцтва павінна было знаходзіцца на становішчы рабоў і пазбаўлялася ўсялякіх палітычных і сацыяльных правоў. 75 працэнтаў насельніцтва Беларусі падлягала высяленню, але ні для кога не было сакрэтам, што пад тэрмінам “высяленне” гітлераўцы разумелі акцыі фізічнага знішчэння людзей. Розенберг напярэдадні нападу Германіі на Савецкі Саюз цынічна заявіў, што тэрыторыя

Беларусі з’явіцца цэнтрам скансэнтравання ўсіх сацыяльна небяспечных элементаў. Ён разлічваў ператварыць акупіраваную тэрыторыю Беларусі ў вялікі лагер смерці, у месца ссылі і знічэння, з пункту гледжання гітлераўцаў, “непажаданых элементаў” з Латвіі, Літвы, Эстоніі, а таксама з многіх дзяржаў Еўропы.

Масавае знішчэнне насельніцтва адбывалася самымі варварскімі метадамі і сродкамі: расстрэлы і шывеніцы, газавыя камеры і крэмацыйныя печы, аўтафургон-душгубкі і кастры, голод і холад, рапаўсюджанне эпідэміі, знясілавочная фізічная праца і г.д. Знішчалі людзей незалежна ад сацыяльнага становішча, узросту, полу, нацыянальнасці, незалежна ад таго, ці з’яўляліся яны ўдзельнікамі партызанскага і падпольнага руху, ці не.

Забойствы праводзіліся па пэўнай метадыцы, былі адна тыпнымі, хаця здзяйсняліся ў розных месцах і рознымі забойцамі.

З пачатку вайны масавае знішчэнне людзей з прымяненнем нечувана жудасных і зверскіх форм знішчэння вялося пад выглядам барацьбы з партызанамі. Фашысцкія захопнікі разглядалі партызанскі рух як зручную нагоду для планернага ажыццяўлення злавачынных планаў “абязлюджвання” акупіраваных зямель. “Партызанская вайна, — заявіў Гітлер на нарадзе 16 ліпеня 1941 года, — дае нам магчымасць знішчаць усё, што паўстае супраць нас”.

Па задумах гітлераўцаў, знішчэнне насельніцтва пунктаў разам з жыхарамі павінна было навесці страх і жах на ўсёй часова акупіраванай тэрыторыі. Яны разлічвалі з дапамогай падобнай тактыкі пазбавіць партызан іх рэзерваў, апорных пунктаў, прадуктовых баз, падтрымкі з боку насельніцтва і тым самым затармазіць арганізацыю і разгортванне ўсенароднай барацьбы. “Для таго каб у зародышкі задушыць незадаволенасць, неабходна пры першых жа выпадках неадкладна прымаць самыя рашу-

чыя меры”, — патрабаваў фельдмаршал Кейтэль у сваім загадзе ад 16 верасня 1941 года.

І такія рашучыя меры прымаўся. Напрыклад, толькі з 6 верасня па 24 лістапада 1942 года ў раёнах Брэста, Пінска, Кобрына, Дзівіна, Маларыты, Бяроза Картузскай карнікамі былі расстраляны 44 837 чалавек.

Аб страшнай карціне масавага знішчэння мірнага насельніцтва ў вёсках Забалоцце і Выселкі сведчыць справаздача аднаго з камандзіраў роты 15-га нямецкага паліцэйскага палка капітана Пельса.

“Рота атрымала заданне знішчыць размешчаную на паўночны ўсход ад Макран вёску Забалоцце і расстраляць насельніцтва. Да роты былі прыкамандзіраваны: узвод Фрона з 9-й роты і 10 чалавек танкавага падраздзялення 10-га палка. 22 верасня 1942 года каля 18.00 1, 2 і 3-ці ўзводы дасягнулі на сваіх машынах заходняй ускраіны Макран; тут да роты далучыліся таксама сілы, прысланыя для падмацавання. Пасля кароткага высвятлення абстаноўкі і размеркавання сіл, у 23 гадзіны 00 хвілін, рота выступіла ў напрамку да Забалоцця...”

...Усе жыхары былі падзелены на тры групы і расстраляны на месцы пакарання... Пасля паўторнага вобвыску было выяўлена 5 чалавек, іх выцягвалі з іх сховішчаў і тут жа на месцы расстрэльвалі... Вынікі аперацыі наступныя: расстраляна 289 чалавек, спалены 151 двор, угнана 700 галоў рагатай жывёлы, 400 свіней, 400 авечак і 70 коней”.

З 9 200 населеных пунктаў, разбураных і спаленых гітлераўцамі ў Беларусі ў час Вялікай Айчыннай вайны, звыш 5 295 фашысты знішчылі разам з усім ці з часткай насельніцтва ў перыяд карных аперацый. За агульнай колькасці 5 295 вёсак звыш 3 працэнтаў знішчана ў 1941 годзе, 16 працэнтаў — у 1942-м, 63 працэнтаў — у 1943-м і 18 працэнтаў — у 1944 годзе.

З мэтай масавага знішчэння людзей на акупіраванай ворагам тэрыторыі Беларусі было

створана звыш 260 лагераў смерці, іх філіялаў і аддзяленняў.

Для маскіроўкі іх называлі “лагеры ваеннапалонных”, “штрафныя працоўныя лагеры”, “лагеры прымушовай працы”, “перасыльныя лагеры” і г.д. Адрозненне паміж імі было толькі ў тым, каму яны падпарадкоўваліся. Адны з іх знаходзіліся ў распараджэнні ўзброеных сіл (вермахта), іншыя падпарадкоўваліся паліцыі бяспекі і службе бяспекі (СД). Аднак усе яны з’яўляліся лагерамі смерці, зброй масавага знішчэння людзей. Па далёка не поўных даных, у лагерах смерці на тэрыторыі Беларусі нацысты знішчылі звыш 1,4 мільёна чалавек.

У Мінску і яго наваколлі гітлераўцы стварылі цэлую сістэму лагераў смерці і іх філіялаў. Цяжка ўстанавіць дакладна колькасць людзей, якія загінулі ў гэтых лагерах, таму што апрача неверагодна вялікай колькасці расстраляных, забітых і памершых незлічонай колькасці спаленых. У акце Мінскай абласной камісіі па расследаванню і ўстанавленню прычынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх памагатых ад 13 жніўня 1944 года сказана: “Камісія па яшчэ не поўных даных лічыць, што ў Мінску і яго бліжэйшым наваколлі нямецка-фашысцкімі ўладамі і камандаваннем германскай арміі толькі ў абследаваных месцах знішчана савецкіх грамадзян 300 тысяч чалавек, не лічачы соцен тысяч грамадзян, спаленых у крэмацыйных печках”.

Нечуваныя зверствы і жорсткасць чынілі гітлераўцы ў лагерах над ваеннапалоннымі. Аб іх утрыманні там можна меркаваць па стацыянарнаму лагеру (“Штатлаг N 352”), які знаходзіўся за пяць кіламетраў на паўночны захад ад Мінска каля вёскі Маскоўшчына. Гэты лагер — узор тыповых нацысцкіх лагераў смерці для ваеннапалонных. “Штатлаг N 352” пачаў функцыянаваць з лета 1941 года. Усю тэрыторыю лагера гітлераўцы абнеслі ў некалькі рады калочым дротам, умацаваным на цяжкіх бетонных слупах, вышыня якіх дасягала 3 метраў. Прастора паміж радамі дротаў загарджэнная таксама пераплыталася калочым дротам.

Ігар КУЗНЯЦОЎ.

МІНСКАЯ ЕПАРХІЯ У ПЕРЫЯД РЭПРЭСІЙ

ПРАЗ ПАКУТЫ — ДЗЕЛЯ ВЕРЫ

НЯДАЎНА Мінск наведаў наш сьляны зямляк са Злучаных Штатаў Амерыкі — Мікола Прускі з жонкай Верай. Ён прывез 10-тонны кантэйнер з лекамі і медыцынскім абсталяваннем — гуманітарную дапамогу. Упершыню пра Міколу Прускага мне давалося пачуць ад жонкі прафесара Якава Каламінскага Ады. — У 1991 годзе мой муж чытаў лекцыі аб наступствах Чарнобыля ў каледжы

вец. Акрамя гэтага, выдае кнігі беларускіх аўтараў. (Апошняя — аповесць пра М. Багдановіча У. Гльбіннага). І ніколі не забываецца на сваю далёкую радзіму. Працуючы кансультантам міжнароднай дабрачыннай фірмы, дзейнасць якой накіравана на дапамогу абяздоленым людзям, некалькі разоў дасылаў на Беларусь дабрачынныя гуманітарныя грузы...
Вось і цяпер. Ліпень 1995 го-

БЕЛАРУСЫ ЗАМЕЖЖА



“Надвоя” пад Нью-Йоркам. Пасля адной з іх да мяне падшоў невысокі, вельмі сціплы чалавек і запытаў: “Вы размаўляеце па-беларуску? — і паволі дадаў: — Я жыву ў Амерыцы пяцьдзесят год. Калі будзеце ў Гран-Рэпідсе, то зазваніце”. Так мы пазнаёмліся з нашым земляком Міколам Прускім. Перад нашым ад’ездам у Мінск раптам пазваніў дырэктар шпіталю з Гран-Рэпідса, маленькага гарадка на поўначы штата Мічыган, доктар-псіхіятр Лорэнс Пробс і ад імя “Асацыяцыі урачоў за сацыяльную адказнасць” запрасіў нас застацца яшчэ на два месяцы. Мы з радасцю згадзіліся. Адрозніваўся ад прыездзе пазванілі па тэлефоне, які пакінуў Мікола Прускі. На мілагучнай беларускай мове адказала яго дачка Аня і запрасіла ў госці. Ведаецца, у сталым узросце цяжка знайсці новых сяброў, а тут — гэта беларуская сям’я з далёкай краіны стала для нас самымі блізкімі людзьмі. Мікола адкрыў для нас Амерыку. Гэта — і знаёмства з універсітэтам Грэнвэлі, з яго выдатнымі бібліятэкамі, мясцовай школай, якая зусім не падобная на нашыя. З мноствам людзей мы пазнаёмліся праз яго, Міколу Прускага, і ягоную жонку Веру, на якой трываецца увесь дом, дзе ўсё зроблена з вялікім густам яе рукамі. Усе тут лічаць іх сваімі людзьмі. Больш сціпых, сумленых людзей я не ведаю. Нідзе не выдзяляцца, не звяртаць на сябе ўвагу, але ўсім аказваць дапамогу...
Цудоўна, калі на тваім жыццёвым шляху сустракаюцца такія беларусы. Відаць, мала хто ведае, што Мікола Прускі з роду Міцкевічаў.
— Аб тым, што ў дваюроднай сястры Якуба Коласа ёсць сын, мы ведалі, але пазнаёмліся з ім толькі падчас яго першага прыезду ў Мінск у 1990 годзе, — расказвае Даніла Канстанцінавіч Міцкевіч. — Мікола Прускі нарадзіўся ў вёсцы Мікалаеўшчына, яго бацька быў служачым у пясгасе. У 1939 годзе, падчас рэпрэсій, яго арыштавалі, але праз нейкі час адпусцілі. Праз год сям’я Прускіх выехала ў Германію, а потым пераехала ў Амерыку. Жонка Міколы таксама беларуска, родам з Беластоцка. Маюць дзюх дачок, Соню і Аню. Усё жыццё займаўся друкарскай справай, а цяпер мае свой прыватны станок, які, дарэчы, стаіць у яго доме на першым паверсе. На ім Мікола на свае грошы і невялікія ахвяраванні выдае газету “Беларускі дайджэст”, а потым рассылае яе ў розныя краіны. Ён і рэдактар, і выда-

да. Мы сустракаем Міколу Прускага, які прыехаў у Мінск пасля чарговай адпраўкі дзесяцітоннага кантэйнера з лекамі і медыцынскім абсталяваннем. Упершыню з ім маладая, прыгожая і энергічная жонка Вера. Дзесяць працэнтаў ад кошту гэтага грузу, поўны кошт якога склаў 280 тысяч долараў, быў аплачаны Прускімі і Анатолем Лук’ячыкам, таксама нашым земляком. Каштоўныя лекі, хірургічнае абсталяванне ў асноўным атрымалі Брэсцкая абласная і Стаўбцоўская бальніцы, частку — бальніцы Мінска, адзенне — дабрачынныя фонды “Сакавік” і “Промень надзеі”.
— Леваксін, які прымяняецца пры распаўсюджаным захворванні шчытападобнай залозы, вельмі нам патрэбны, — гаворыць галоўны ўрач рэспубліканскага эндакрыналагічнага дыспансера Валянцін Салавей. — Яго якраз у нас не было. А хворых у Беларусі сёння 100 000 чалавек, і палова з іх — дзеці. Вельмі ўдзячныя спадару Прускаму і яго фірме за дапамогу.
Такія ж словы падзякі мы чулі і з іншых устаноў.
Час, праведзены на Радзіме, ляціць вельмі хутка, тым больш тыдзень, запоўнены сустрэчамі, карыснымі справамі. За гэты час Мікола Прускі пабываў у Міністэрстве аховы здароўя, дзе міністр спадарыня І. Драбышэўская пазнаёміла яго з сітуацыяй забеспячэння Беларусі лекамі і вельмі зацікавілася прапановамі аб далейшым супрацоўніцтве. Плённая сустрэча адбылася з рэктарам медыцынства Алжасеем Кубаркам, якому Прускі перадаў больш двухсот спецыяльных медыцынскіх выданняў на англійскай мове. Тут таксама ішла размова аб магчымых кантактах з амерыканскімі медыцынскімі навучальнымі ўстановамі. Прайшла цёплая сустрэча ў сядзібе ЗБС “Бацькаўшчына” са знаёмымі, якіх у яго так многа ў Беларусі. Не толькі дзеляваў, але і цёплым сяброўскім адносінамі звязваюць Прускага з Васілём Быкавым, Рыгорам Барадуліным, Пятром Краўчанкам і іншымі вядомымі людзьмі нашай краіны.
— Дзейнасць спадара Прускага ў эміграцыі належным чынам яшчэ не ацэнена, — сказаў адзін з іх. — Але менавіта дзякуючы такім людзям, як Мікола Прускі, і жыве беларуская справа не толькі ў далёкіх і блізкіх замежных краінах, але і на нашай Бацькаўшчыне.

Ніна ПЕТУХОВА.

Прыгаворам ад 2 красавіка расстраляны протаіерэй Георгій Перапечын, які служыў у Пухавічах. Тады ж загінуў свяшчэннік Іаан Вячорка (с.Крываносы Старадарожскага раёна). Спіс гэты, вядома ж, далёка не поўны...

Пасля арыштаў, што прайшлі з 1929 па 1933 год, у Мінскай епархіі засталася крайне мала дзеючых цэркваў. Зачыненыя храмы былі ператвораны ў клубы, склады, магазіны, канюшні, і што толькі ні размяшчалі ў іх. Аднак, нягледзячы на страшныя ганенні, дзесяткі цэркваў усё яшчэ заставаліся адчыненымі і ў іх праводзіліся богаслужэнні.

У 1935 годзе адбыліся новыя буйныя арышты. У канцлагер быў накіраваны архіепіскап Феофан (Семяняка), пазней расстраляны там. З ім арыштавалі добра вядомых у Мінску протаіерэяў а.Іаана Зянюка і а.Уладзіміра Бірулю, а таксама вялікую колькасць прыхаджан. Храм у Козьміраве спалілі.

У тым жа годзе волі пазбавіліся самачынны мітрапаліт Данііл (Грамавенка), забраны АДПУ разам з абнаўленчымі свяшчэннікамі Св.Петрапаўлаўскага сабора, якія служылі яму. Летам 1936 года сабор узарвалі.

Але самыя лютыя ганенні выпалі на 1937 год. Амаль ніхто са свяшчэннікаў, арыштаваных у гэтым годзе, не застаўся ў жывых. Рэдка каму выносіўся прыгавор аб зняволенні ў канцлагер, а калі і выносіўся, то, як правіла, тэрмінам на 10 гадоў, гэта значыць фактычна пажыццёва.

28 ліпеня 1937 года ў Мінску закрылася апошняя праваслаўная царква горада — храм Св. Марыі Магдалены на Старажоўцы. Служыўшыя ў ім епіскап Філарэт (Раменскі), прот. Стэфан Кульчыцкі, прот. Антоній Кіркевіч, іерэй Міхаіл Рубановіч, дыякан Уладзімір Лабач, дыякан Якаў Бараноскі і шэраг прыхаджан былі арыштаваны і 1 лістапада 1937 года расстраляны.

Іх пяс раздзялілі вельмі многія пастыры. Назавём імяны некаторых з іх, успомніўшы тых, хто выканаў галоўную заповедзь Божаю: “жизнь свою положив за други своя”.

Гэта расстраляныя ў тым жа 37-м: а.Дзмітрый Паўскі (Мінск), а.Сергій Садоўскі (Койданава), а.Аляксандр Шапай (Блонь), а.Леанід Біруковіч (Брадзец), а.Іаан Варанец (Смілавічы), а.Уладзімір Зубковіч (Смалявічы), а.Міхаіл Савіцкі (Старобін), а.Іаан Панкратовіч (Чыжэвічы), а.Мікалай Васюковіч (Літвяны), а.Павел Пятчанка (Жыцін), а.Міхаіл Альшэўскі (Шацк), а.Уладзімір Рубановіч (да рэвалюцыі Вял.Ражан).

Скажам ім і яшчэ многім, каго мы не знайшлі: “ВЕЧНАЯ ПАМЯЦЬ!”


Ганенні “першай бязбожнай пяцігодкі” нанеслі Царкве страшны ўрон. На словах цяжка пераказаць беззаконне, якое тварылася тады...

І тым не менш, нягледзячы ні на што, паводле даных усесаюзнага перапісу, праведзенага ў 1937 годзе, 2/3 сельскага насельніцтва і 1/3 гарадскога ва ўмовах насілля і тэрору заіпаліся веруючымі. У гэтым сэнсе бязбожная пяцігодка не ўдалася!

Эпілогам даваенных ганенняў на Царкву ў Мінскай епархіі

Працяг. Пачатак у №№ 22—24,25—26.

з’явіліся падзеі 1938 года. Хвала арыштаў ужо ішла на спад, але яе ўплыву усё яшчэ адчуваўся. Тады адбыліся самыя апошнія (з вядомых нам) арышты асоб духоўнага звання з тымі ж жорсткімі прыгаворамі, што і ў папярэднім годзе.



У Мінску быў арыштаваны і расстраляны абнаўленчы мітрапаліт Пётр (Бліноў), які прыбыў незадоўга да гэтага з Сібіры. Адначасова расстралялі свяшчэнніка Юліяна Астроўскага, які служыў з ім.

Буйныя арышты ў 1938 годзе прайшлі ў Барысаве. Дзеючай там царква Св. Андрэя Юродзівага была закрыта, а яе настояцель а.Іаан Мацкевіч расстраляны. Разам з ім расстралялі яшчэ восем чалавек, па сутнасці знішчыўшы прыход.

Летам 1939 года на тэрыторыі Мінскай епархіі перастала дзейнічаць апошняя праваслаўная царква, якая знаходзілася ў Бабруйску (на могілках), што ўваходзілі ў той час у межы епархіі.

На працягу наступных двух гадоў у былой епархіі нідзе не здзяйсняліся богаслужэнні. І некаму здавалася, што з Царквой Божай пакончана раз і назаўсёды. Але той, хто так думаў, — жорстка памыляўся. Прышла вайна, і ў першыя ж яе дні ва Усходняй Беларусі, у тым ліку ў нашай епархіі, сталі адкрывацца праваслаўныя храмы. Людзі, змучаныя матэрыяльнымі нястачамі, неслі ў царкву самае дарагое, што ў іх было. Маладзё тьсячамі прымаля Святое Хрышчэнне, у купелі хрышчэнскай набываючы новае жыццё. За чатыры гады вайны ва Усходняй Беларусі адкрыліся сотні цэркваў. Гэта было паражэннем бязбожных уладаў, крахам іх даваеннай палітыкі рэпрэсій у адносінах да Праваслаўнай Царквы.

ВАЙНА

Вайна абудзіла царкоўнае жыццё ва Усходняй Беларусі.



Цэнтрам адраджэння гэтага жыцця стаў Мінск.

Кіруючыся меркаваннямі палітычнага характару, нямецкія акупацыйныя ўлады не перашкаджалі адкрыццю праваслаўных храмаў, раней закрытых бальшавікамі, разлічваючы такім чынам заручыцца падтрымкай мясцовага насельніцтва, якое ў пераважнай большасці негатыўна ставілася да бальшавікоў за праводзімую імі палітыку ў адносінах Праваслаўнай Царквы. Нямецкія фашысты, як і камуністы, не мелі асаблівых сімпатый да Царквы, але, разумеючы, які аўтарытэт яна мае ў вачах народа, не перашкаджалі яе дзейнасці ў тых рамках, якія былі выгадны ім з пункту гледжання палітычнай кан’юнктуры. Такія адносіны да Царквы выклікалі адкрыццё ва Усходняй Беларусі вельмі многіх храмаў.

У Мінску аднавілі сваю дзейнасць Спаса-Праабражэнская царква (што служыла кафедрай), Св. Духава царква (былая манастырская), Св. Кацярынінскай царква (на Нямізе), царква іконы Казанскай Божай Маці пры чыгуначным вакзале, царква Св. Мікалая ў Козьміраве.

У арганізацыі царкоўнага жыцця веруючыя сутыкнуліся са значнымі цяжкасцямі. Ішла вайна, і яе подых адчуваўся на кожным кроку. Не хапала свяшчэннікаў, мелася вострая патрэба ў кадрах царкоўнаслужыцеляў.

Восенню 1941 года ў Мінск прыбылі мітрапаліт Панцеляймон (Рагноўскі) і епіскап Венедыкт (Бабкоўскі). Мітрапаліт Панцеляймон узначаліў Праваслаўную Царкву ў межах Усходняй Беларусі. Па яго благаслаўненню вельмі многае для адкрыцця храмаў зрабілі архімандрыт Серафім (Шахмудзь) і свяшчэннік Рыгор Кударанка. У 1942—1943 гадах яны пабывалі ў Оршы, Віцебску, Магілёве, Гомелі і іншых месцах, і ўсюды з іх прыездом аднаўлялася, абуджалася ад небыцця ранейшых гадоў царкоўнапрыходскае жыццё.

У лютым 1942 года мітрапаліт Панцеляймон быў адхілены ад кіравання царкоўнымі справамі. Апеку над імі ўзяў на сябе епіскап Філафей (Нарко), нядаўна пасвячоны ў архірэіскі сан. Ён адкрыў у Мінску пастырскія курсы. Такія ж курсы былі адкрыты ў Навагрудку, дзе служыў другі беларускі епіскап — Афанасій (Мартос).

Свяшчэннік Фёдар КРЫВАНОС.

НА ЗДЫМКАХ: айцец Уладзімір ЗУБКОВІЧ (Смалявічы); царква св. Мікалая ў Козьміраве (Мінск), 1934 год. У цэнтры — архіепіскап Філарэт НАРКО.

ПІСЬМЫ НАШЫХ ЧЫТАЧОЎ

ЧУЖЫМІ РУКАМІ МОЖНА І ЖАР ЗАГРАБАЦЬ

Некаторыя беларусы з Амерыкі, Канады, Ангельшчыны вельмі хочуць, каб у Беларусі была толькі адна дзяржаўная мова — беларуская і ўведзена была пад прымусам (толькі на беларускай мове дазваляецца размаўляць, а хто заговора па-руску, то хай едзе ў Расею — такі лейтматыў гэтых прапагандаў).

Калі гэтыя беларусы так любяць беларускую мову, то чаму яны не вяртаюцца на сваю радзіму Беларусь? Яны хочуць заставацца ў Амерыцы, Канадзе, Аўстраліі, бо тут значна лепшы дабрабыт, чым на Беларусі. Яны толькі вельмі любяць рабіць свае прапановы, як і што трэба ўраду зрабіць на Беларусі і як беларускі народ павінен жыць і якія мець паводзіны.

У ЗША фактычна ўведзена дзве мовы: ангельская і гішпанская. А ў некаторых школах то і руская (дзе шмат дзяцей). Бачыце, амерыканцы не баяцца, што ўсе гэтыя пацінаамерыканцы, мексіканцы і гэтак далей заглушаць ангельскую мову. У гарадскіх установах, у судах і гэтак далей, калі хто не разумее ангельскай мовы, працуюць людзі, якія добра ведаюць гішпанскую мову, і з такім размаўляюць на яго роднай мове.

Яшчэ невялікі прыклад. У Канадзе існуе правінцыя Квебек, дзе больш за 8 мільёнаў французцаў. Тыя французцы — вялікія нацыяналісты і ўвесь час імкнучыся стварыць сваю асобную французскую дзяржаву (выйсці з федэрацыі Канады). А пакуль да самастойнасці, то гэтыя французцы загалі ў школах вучыць толькі французскую мову, таксама ва ўстановах размаўляць па-французску, надлісы вуліц зрабіць на французскай мове.

Шмат і беларусаў жыве у тым Квебеку. То беларусы закрывалі, што яны не хочуць вывучаць французскую мову, а толькі ангельскую. Чаму? Бо ведаючы ангельскую мову, беларус можа разумець і размаўляць амаль з паловай свету, а французская мова ўжываецца толькі ў маленькім Квебеку, а ў Францыі ніхто не збіраецца перасяляцца.

Бачыце, якія мудрыя гэтыя замежныя беларусы (крывічы). Яны добра ведаюць, што ім найлепшае ў жыцці, а вось на Беларусі каб толькі была беларуская мова адна.

Безумоўна, калгасніку ці селяніну, вясковай кабеце хопіць і адной беларускай мовы ў сваёй вёсцы ці раёне. А маладым, якія ведаюць рускую мову, адчынены ўвесь велічэзны СССР, ці зараз Расійская Федэрацыя, яго зразумеюць і ў Сібіры, і на Каўказе, ён паедзе вучыцца ў Маскву, Пецярбург, ды наогул, куды захоча. І за межамі Беларусі шмат хто разумее рускую мову — у Амерыцы, Нямеччыне, Канадзе, Францыі, чаго нельга сказаць пра беларускую.

Я не супраць беларускай мовы, я люблю беларускую мову, але я супраць таго, каб нешта рабіць пад прымусам.

Калі ў беларускай літаратуры будуць такія творы, як Якуба Коласа “У Палескай глушы” і Цішкі Гартнага “Сокі цаліны”, то кожны захоча авалодаць беларускай мовай, каб чытаць гэтую класіку ў арыгінале. Я памятаю, як мая старэйшая сястра Вера, якая і не ведала ў дасканаласці беларускай мовы, а з захапленнем чытала “Сокі цаліны” Цішкі Гартнага. А каб былі такія класічныя творы, то трэба стварыць Літаратурны фонд для падтрымкі маладых талентаў. Замежныя багатыя беларусы гэта

лёгка могуць зрабіць. Але яны лапочуць толькі языком, што яны ёсць вялікія патрыёты Беларусі, а на справе зусім наадварот. Вось маленькі прыклад: у Канадзе, у глухамані, сярод лясоў і балот, ёсць нейкая “прошча” — устаноўлены крыж у памяць нейкіх мучанікаў. Дык беларусы заплацілі 5 тысяч долараў, каб і ім дазволілі ўстанавіць там беларускі крыж. А ў тую глухамань і людзі толькі раз у год прыязджаюць. А цяпер, каб пры тым крыжы ўстанавіць нейкую дошку з беларускімі імёнамі — яшчэ пяць тысяч долараў заплацілі. Я не супраць таго крыжа і той дошкі, але лічу, што значна лепш было б тыя грошы ўкласці ў Літаратурны фонд для развіцця беларускай літаратуры.

Яшчэ прыклад. Кожны год беларусы Амерыкі і Канады (крывічы) робяць сустрэчу. А сустрэча гэта — баль-банкет (банкетуе пан, як пісаў Якуб Колас). Кіруючая роля ў гэтых розных беларускіх арганізацыях (крывічкіх) належыць беларусам з былой Польшчы. Ад палякаў яны навучыліся “шыку”, вялікаму гонару, задавацца, паказваць з сябе, што вось мы якія! Той баль-банкет робіцца ў найлепшым гатэлі горада, арэнда залі каштуе можа 500 долараў. На той баль-банкет запрашаюцца ўсялякія гарадскія чыноўнікі, кангрэсмены, купляюцца найлепшыя “віскі” і закуска. Трацяцца вялікія грошы, і рэкламуюць сябе, што вось мы якія! Гэтыя беларусы маюць надзею, што тыя кангрэсмены ім у нечым дапамогуць, скажам, перамяніць парадак на Беларусі і іншае. А ў Амерыцы частыя выпадкі, што сёння нехта кангрэсмен, а праз год ці два яго пасадзілі ў турму як вялікага злодзея. А вы, беларусы, карміце яго і паіце і пакладайце надзею пабоўшы.

У гэтай Амерыцы, Канадзе і другіх краінах беларусаў сотні тысяч, калі не мільёны. Тут можна стварыць дапамагавыя камітэты для Беларусі ў кожным горадзе і мястэчку і нават вёсцы і заваліць тую Беларусь мільёнамі долараў і кожны месяц пасылаць параход з цукрам, салам, адзеннем. Безумоўна, шмат хто з гэтых беларусаў не размаўляе ні па-беларуску, ні па-руску, але кроў і душа яго застаюцца беларускімі, і ён гатовы дапамагчы “старому краю”, як тут кажуць пра радзіму сваіх бацькоў і дзядоў. Але ўся бяда ў тым, што гэтыя свядомыя беларусы (крывічы) вельмі абмежаваныя людзі, яны лічаць беларусам толькі таго, хто гутарыць па-беларуску, і мала гэтага: павінен належаць да іх партыі, вызнаваць іх “урад” (яны маюць некалькі такіх замежных “урадаў”), і маленькая нязгода з іх палітычнымі “ўстаноўкамі” запічае цябе аўтаматычна ў злейшыя ворагі Беларусі і беларусаў. І яшчэ адно: павінен належаць да іх “аўтакефаліі” (самасвяцкай царквы). Калі ты не належыш ці наогул не належыш ні да ніякай царквы — значыць, ёсць вораг. Хоць яны і крычаць пра дэмакратыю і лаюць бальшавікоў, але ім яшчэ трэба навучыцца быць дэмакратамі, паважачь чужыя погляды, быць талерантнымі. А яны ўсіх беларусаў хочуць падагнаць пад свой “капын”, загнаць іх у “пракрустава крывічкае ложа”.

Кастусь ЯКУБ.

ЗША.

СУАЙЧЫННІКІ І СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Добры дзень, паважаная рэдакцыя, ці уважаемая рэдакцыя!

Цяпер ужо, здаецца, не будзе розніцы, на якой мове я буду звярочацца да вас, на беларускай ці рускай?

Я выбраў беларускую на гэты раз. Аднак вынік рэфэрэндуму, які не так даўно меў месца на Беларусі, дае мне роўнае права звярочацца да вас і на рускай мове. Я сам з Беларусі і ўжо доўгі час жыву ў Брытаніі. Аднак я маўчаў. Усё ў вашай газеце апошнім часам гаварылі з Брытаніі тыя беларусы, якія былі крайнімі поглядаў і ў моўным пытанні, ды і ў іншых. Яны і тыя, што падобныя да іх, рашылі адрадзіць беларускі народ ці, як там дакладней, нарадзіць! Аднак утварыць новы народ зусім няпроста. У Ізраілі гэта ўдалося здзейсніць, а вось у Босніі пакуль не. Хаця і Запад жадае бачыць штучную краіну Боснію між іншых, але... Раней да гэтага не выйшла з Кіпрам, не выйшла, як відаць, у Захада і з курдамі. Апошніх, як бачым, непатрэбна адраджаць, яны, многія, жадаюць сваёй дзяржавы.

А вось з Беларуссю, наадварот, падобна, як з Босніяй, не дай Бог, канешна, яшчэ ваіны той і на Беларусі! А што да штучнай дзяржаўнасці, ці нерэальнай, то гэта ж відавочна! Калі які мільён жадае быць беларусамі, дык колькі ж мільёнаў тых, хто жыве на ўсход ад Мінска і не жадае імі быць або яшчэ не вызначыліся, якую нацыянальнасць ім прыняць. Ці не іх некалі Сталін, не папытайшыся, далучыў да Беларусі ў 1924–1926 гадах? Гэта датычыць адрага кавалка Віцебшчыны, амаль яе паловы, Магілёўшчыны, Гомельшчыны.

Ды тыя, хто з БНФам, і слухаць аб гэтым не жадаюць, іх мроі аб Беларусі ў межах ВКЛ. Гэта і Смаленск, і Бранск, і г.д. Аднак што з гэтага, калі цяпер там жывуць рускія, а можа мы іх прымусім быць беларусамі? Я не жадаю ні каб гэтак было, ні наадварот.

Прайшоў рэфэрэндум, народ вызначыўся, калі можна гаварыць пры гэтым аб якім народзе? Можа гістарычныя лічбы з Навагрудчыны ды і навокал яе мала чаго маюць супольнага з крывічамі Віцебска і г.д. Можа, напрыклад, пры перапісе яны запішуча беларусамі, а можа лепш (іх права) лічбінамі. А вось крывічы Віцебска ці Магілёва пажадаюць можа ў бальшыні запісацца рускімі, ці не іх гэта права? Іх Сталін не пытаўся, калі далучаў да БССР у 20-я гады, ці хочуць яны быць беларусамі.

Але досыць. Гэта проста аргументы, але не БНФавскія. Няхай адраджаюць тых, якія таго жадаюць! Койчана з тым, што яны ўсім нам хацелі накінуць толькі беларускую мову, толькі гэтак думаць, як яны, і г.д. Вось жа такім я не спадабаюся, вось жа будуць гаварыць, што я здраднік іхняй Радзімы — Беларусі. Не, я не здраднік маёй радзімы — Белай Русі! Як не здраднікі тыя, хто бачаць сваёй радзімай Кіеўскую Русь, і тыя, хто Галіцыю. Там таксама пытанне аб мове нявырашанае... У нас, дзякуй Богу, яно вырашылася... Так і з сымболікай... Так што, я не аддураўся свайго, як бачыце, аднак змог вольна і на беларускай мове нешта напісаць. Хоць звычайна ад дзяцінства карыстаўся і карыстаюся рускай. А цяпер маю на тое нават права, і ніякі з крайнімі беларускімі нацыяналістаў тут у Брытаніі мяне не папракне...

Ну і ў канцы пісьма крыву па-руску. Желательна і в.вашей бы газете видеть, господа, статьи и заметки не только по-белорусски, но и на русском языке. Ведь белорусский язык государственный вместе с русским. Последуйте примеру “Народной газеты”. Ведь и на Западе у вас не только суайчыннікі, но и соотечественники!

Что касается печатания этого моего письма, я не против. Но вы будете, возможно, против, ради справедливости и в противовес тем, кто ранее писал вам из Англии, вы бы должны были не пожалеть места и для моего мнения. Для первого раза я не подам вам моего полного адреса из-за возможной нетерпимой реакции здешних так называемых “свядомых беларусаў”, но на другой раз подам, а пока ограничусь вот таким.

О. БУТКЕВИЧ.

г. Бирмингем, Англия.

АД РЭДАКЦЫІ. Мы не пашкадавалі месца для гэтых двух лістоў нашых даўніх чытачоў. І не дзеля таго, што цалкам падзяляем погляды аўтараў. А дзеля таго, каб яшчэ раз паказаць, якія ж мы розныя — беларусы. І як многа “рускіх беларусаў” не толькі ў самой Беларусі. Відаць, яшчэ больш за яе межамі. Дык як жа нам усім, не паказваючы адзін на аднаго пальцам, навучыцца жыць у згодзе, цяпімасці і павазе, карацей — быць адзіным народам?..

У СЯРЭДЗІНЕ чэрвеня 20 вучняў беларускай школы Вільні здзейснілі задумананае зімой — вандроўку на Полаччыну.

11 чэрвеня. Нядзеля. Цудоўны сонечны летні дзень. На аўтобусе ад’ехалі ад будынка школы і праз Новую Вільню па полацкай шашы накіраваліся ў бок Беларусі. Настрой у дзетак быў добры — спявалі песні, слухалі музыку, разглядалі краявіды ўздоўж дарожнай стужкі.

Хутка праляцелі 5 гадзін, і мы апынуліся ў старажытнай сталіцы Беларусі — сівым Полацку. Уладкаваліся на турыстычнай базе Наваполацка, папалуднавалі, і нас пачалі знаёміць з гістарычнымі мясцінамі горада. Амаль кожны крок звязаны з падзеямі і імёнамі: Чырвоны мост, Вал Івана Грознага, помнік Францішку Скарыне, Спаса-Ефрасінеўскі манастыр. Падзеі далёкіх і блізкіх часоў.

Наша знаёмства пачалося з самага прыгожага месца — высокага берага Заходняй Дзвіны, дзе знаходзіцца Полацкая Сафія. Балакаменная Сафія, здаецца, рвецца ў паднябессе.

ВАНДРОЎКА ДА ВЫТОКАЎ

Усе былі ўражаны майстэрствам нашых далёкіх продкаў, якія ўмелі так прыгожа і трывала будаваць. Колькі пранеслася войнаў, пакараў, разбурэнняў побач з Сафіяй, але яна і сёння здзіўляе нашчадкаў умельцаў крывічоў.

Тут побач стаіць, як вартаўнік, на крутым беразе Барысаў камень — адметны знак даўніны.

Экскурсавод сваім апавяданнем перанёс нас у мінулае, калі жылі людзі, падобныя да нас, з такімі ж пачуццямі, думкамі, радасцямі і бядамі.

Праз некаторы час мы былі на панадворку Спаса-Ефрасінеўскага жаночага манастыра. За сценамі яго бурліць горад, а тут спакой, развага, жанчыны даглядаюць гародніну, кветнікі, вельмі чысты прыбраны двор. Манахіні працуюць на агародзе ў і царкве. У гэтыя дні святкавалі ўгодкі Ефрасіны Полацкай. З жыццём, лёсам і справамі гэтай вялікай асветніцы Беларусі мы пазна-

ёмліліся раней, у школе, але тут, дзе захавалася камяні бруку, па якіх хадзіла паслушніца Ефрасіня, тая келля, дзе яна працавала і малілася, цагляныя пячак, на якім яна адлачывала, — усё ўражвала. Прайшло 800 год, але самаахварная праца гэтай жанчыны здзіўляе і сённяшніх людзей.

Вось прыклад патрыятызму, адданасці сваёй Радзіме, жыццё дзеля асветніцтва сучаснікаў і будучых пакаленняў! І калі ў чалавека ёсць стрываньне, ідэя, ён зможа вытрымаць усю і цяжкасць. Такой патрыёткай і самаахварніцай захавалася для ўсіх нас Ефрасіня.

На наступны дзень мы былі на землях лясной і азёрнай, вельмі прыгожай Ушаччыны, дзе болей 50 год таму праходзілі самыя жорсткія і крываваыя баі з азявэрэлым фашызмам. Агонь ваіны прайшоў праз лёс кожнага жыхара Ушаччыны. Старая бабуля казала нам, што кожная сям’я згубіла бацьку, брата ці

сына. Нікога не пашкадавала ваіны. Тут мы агледзелі комплекс “Прарыў” — велічны помнік простым людзям, якія аддана змагаліся і якіх загінула тут некалькі тысяч.

У гэты дзень мы здзейснілі вандроўку па Наваполацку, пабылі ў “Беларускай хатцы”, якая знаходзіцца на двары школы. Гэтую хатку абсталявалі настаўнікі і вучні ў час этнаграфічных вандровак па вёсках прылеглых раёнаў. Тут сабраны ручнікі, абразы, ступы, рагачы, кросны, сеялкі, цапы, цэбры. Імі карысталіся жыхары вёсак. Але з імі, дзякуючы цывілізацыі, людзі пачалі развітвацца. Цяпер гэтыя рэчы сабраны ў “Беларускай хатцы”. Яны таксама гавораць аб кемлівасці, працавітасці нашых ужо далёкіх і недалёкіх продкаў.

Вучні з цікавасцю агледзелі музей гісторыі друкарства Беларусі імя Ф. Скарыны, былі мы і ў гісторыка-этнаг-

рафічныммузеі. Агледзелі ваколіцы Полацка, адлачывалі на возеры Белым і на Дзвіне.

Пюньня ўражанняў ад убачанага і пачутага, прыхільна, вярталіся мы дадому ў Вільню, якая ў даўнія часы была цесна звязана з Полаччынай, куды цяпер не так лёгка прыехаць нават нам, беларусам, каб пабыць на сваёй гістарычнай Радзіме.

Мы вельмі ўдзячныя турыстычнаму цэнтру Наваполацка, які ўзначальвае спадарыня Каравкова Вольга, экскурсаводам за арганізацыю экскурсій, нацлегу, культурных мерапрыемстваў, за тое, што яны аднеслі да нас вельмі добра і спачувальна.

Мы ўдзячныя і спадарыні Сівалавай Галіне, дырэктару школы, якая дапамагала ў арганізацыі падарожжа і для якага выхаванне ў вучняў адданасці бацькаўшчыне, патрыятызму — абавязковае.

Да новых сустрэч, дарагая Бацькаўшчына!

Паўла САУЧАНКА, настаўнік беларускай школы г. Вільні.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

На Беларусь жа ён трапіць як удзельнік сьлінай беларускай антыбальшавіцкай арганізацыі “Зялёны Дуб” і беларускіх добраахвотных фарміраванняў Булак-Балаховіча. Падчас польска-бальшавіцкай вайны 1920 года ён ваяваў як падпаручнік польскай пяхоты. Тады быў упершыню паранены. Параненага падпаручніка накіроўваюць у школу падхарунжых у Варшаве, адкуль ён выхадзіць са званнем падхарунжэга.

Дэмабілізаваны з войска ў траўні 1921 года, Пясецкі праз год стаў агентам польскай контрразведкі (“двойкі”). Дасканава ведаючы беларускую ды расійскую мовы, шматразова і паспяхова пераходзіў граніцы ў Саветы. Тады ж пачаў займацца перамятніцтвам.

Застаўшыся без працы, Пясецкі напачатку спрабуе выехаць у Замежны легіён, але яго не выпускаюць: як афіцэр запаса, не атрымаўшы дазволу. Прамарнаваўшыся паўгода ў нэздзе (ніякіх запасаў на “чорны дзень” Сяргея не сабраў: тысячы долараў, “зафартаваныя” за адну ноч, гэтак жа лёгка пакідалі кішэню адважанага перамятніка), ён вымушаны ўзяцца за старое. Вымушаны кроцьці сцэжкай сваёй прафесіі. (“Навучыце рысь харчавання раслінамі?” — запытальна напіша ў прадмове да рамана Пясецкага знакаміты Мельхіёр Ваньковіч). Але польска-савецкая мяжа да таго часу добра ўмацавалася, і зарабляць перамятніцтвам рабілася ўсё цяжэй. Таму Пясецкі перакваліфікаваўся: займаецца звычайным рабаўніцтвам.

Схоплены паліцыяй пасля нападу на паштовую конку, што ехала з Васілішак у Новую Вілейку, паставава віленскага паловага суда ад 9 студзеня 1930 года, ён быў прыгавораны да пакарання смерцю. Але тут падала свой голас усемагутная “двойка”. Згодна з пасведчаннем апошняй, колішняй “праца Пясецкага была вельмі вынікавай... даясныя маюць важныя звесткі... вызначаюся бравуравай адвагай. У разведцы спужыў са стараннем. Даручаны яму заданні выконваў не зважаючы на сваё жыццё і здароўе...”

Так заслугі маладосці перамаглі смерць. Але ў турме Пясецкага наведлі неадступныя спадарожнікі кайданнага жыцця — сухоты. Каторы раз за кароткае жыццё кашчавая з касою схілілася над ім.

Ды не толькі яна пазірала ў шэры твар зняволеннага. У ясныя ночы яму сьвіцелі зоркі Вялікай Мядзведзіцы. Тыя, пад якімі Пясецкі безліч разоў хадзіў на імгненне ад пагібелі і якія ратавалі яго, надзеяна паказваючы дарогу з Саветаў на Захад і наадварот. Ва ўспамінах ажывалі брукаваныя вулікі і плошчы Ракава, Івянца, Рубяжэвіч, ваколіцы Выганічаў, Волмы, Гараняў, Душкава, Затычына, Байдакоў, Наваселля, Траскоўшчыны ды іншыя аселіцы і хутароў, рассыпаных паміж прыгранічным Ракавам ды Мінскам, па якіх у “залаты перамятніцкі сезон” пльві тавары. Зорныя ўспаміны абуджалі душу заўчасна пахаванага маладзена да сталай літаратурнай творчасці.

Па няпэўных звестках, яшчэ да зняволення Пясецкі ўдала рыфмаваў вершы і пісаў навелы па-расійску. У турме ж даялося звалодваць той мовай, на якой дагэтуль аніколі не пісаў. Тым самым Пясецкі сьвердзіў, што талент, знаходзячыся ў антымовах, здольны прабіцца і рэалізавацца нават у чужаземнай абалонцы.

Зрэшты, узыходжанне Пясецкага-празаіка не адбылося б так шчасліва, калі б не знаёмства з славутым польскім пісьменнікам Мельхіёрам Ваньковічам (таксама паходзіў з Беларусі).

Я паходжу з Віленска-Смаленскай брамы, брамы шырынёй у 70 кіламетраў, на якой за яе гісторыю адбылося 28 вялікіх бітваў. Магчыма, таму мы, людзі адтуль, маем адмыслова настроенае сейсмическае вуха на шопяхі з Еўраазійскіх абшараў, на мелодыю граніцы, якая на працягу нашай гісторыі, аднак, бегла ад бярозкі да бярозкі, ад балачкі да балачкі, паласой нябачнай, няраза паласой па не-

калькі дзесяткаў кіламетраў. Можна таму я спецыяльна ўважліва занатоўваў гэтыя трыццацігранніцы, — так распачаў прадмову да першага выдання самага папулярнага рамана Пясецкага “Кяханак Вялікай Мядзведзіцы” Мельхіёр Ваньковіч, прызнаючыся: “Таму для мяне сталася вялікай неспадзеўкай, калі аднаго дня я атрымаў з астрага на Святым Крэйку два тоўстыя сшыткі, засыпаныя дробным макама літарак, і калі ў іх учытаўся,

праўдзіва шпаркі. Пад раманам “Кяханак Вялікай Мядзведзіцы” ў амаль паўтысячы машынапісных старонак стаіць дата: 14 кастрычніка 1935 г. — 29 лістапада 1935 г. Святы Крэйк, турма. Рукапіс, густа пазначаны сінімі штэмпелямі турэмнай цензуры, напісаны за нейкіх 40 дзён, за “сарачыны”. Як вяртанне ў “рай” — бурліваю маладосці і ачышчэнне ад мажлівых грахоў.

Твор і чытаецца гэтаксама, як і быў напісаны: на адным узды-

апекаваўся далейшым лёсам рамана і яго зняволеннага аўтара. “Маё пакаранне скончыцца 30 верасня 1941 г., — паведамляў яму аўтар-арыштанта. — Акруговым судом г. Вільні я быў прыгавораны да пакарання смерцю, літасціва замененай на пятнаццаць гадоў турэмнага зняволення. Згодна закону, па адбыццю дзвюх трэціх пакарання, я быў бы адпушчаны на пярэчку, аднак не маю магчымасці пераканацца, што не вазьмуся зноў зарабляць на прахыцце

збіцца з кроку, ні аступіцца на палову рытма, бо ўсё змяшлася б.

Зараз праходзім шэраг закрываных камер і ў кожнай бачым больш дзесятка забойцаў, бандытаў, крывадушнікаў, шпіёнаў, альфонсаў, атруцікаў, наёмнікаў (на Святы Крэйк рэдка траплялі вязьні, які атрымаў менш дзесяці гадоў, а колькі ж тут пахыццева асуджаных, што засталіся ў спадчыну яшчэ ад немцаў). У рытме, адбіваемым драўлянымі ступакі, яны ходзяць, кідаючыся ад сцяны да сцяны. Страшныя твары нарастаюць, сунуцца да дзвярэй, каб зараз жа, праз хвіліну, перад намі былі шарэнгі падстрыжаных патыліц. Як дзікі драпежнік, кідаецца астрог ад кратаў да вакна, ад вакна да кратаў да дзвярэй.

У нейкай з тых камер піша свае раманы Пясецкі.”

Пясецкі яшчэ адбыў пакаранне, калі ў Варшаўскім выдавецтве “Рой” на пачатку 1937-га выйшаў ягоны “Кяханак Вялікай Мядзведзіцы” — раман, якому быў накіраваны трыумф у Еўропе. (З усіх краінаў тут паказальна Італія: пачынаючы з 1940 года, “Кяханак” перавыдаваўся ў ёй 21 раз).

Адзін з апошніх астражных лістоў Пясецкага да Ваньковіча прасякнуты падымаю да ўсё добрае, зробленае пісьменнікам для зняволення. Паведамляючы, што адаслаў ужо чарговыя раманы “Пятый этап” і “Жыццё раззброенага чалавека”, аўтар выказваў надзею:

“Я вельмі хацеў, каб у будучым пан ганарыўся за мяне... Дзякуй, вялікі дзякуй за вечнае пяро. Як дзіця, цешуся ім. Сапраўды... Увечары думаю, як устану і буду ім пісаць... і вельмі недаверліва гляджу на кожнага, хто на яго пазірае. Радуе мяне больш, чым некалі зброя... Вялізная палёгка ў працы. Нарэшце магу карыстацца тым, што ўяўляе сабой драбніцу культуры. Не маючы чым падыкаваць пану, пасылаю прывітанне ад Вялікай Мядзведзіцы. Бачу яе з маёй камеры ў пагодлівыя вечары... Якія прыгожыя, якія незвычайныя, якія цудоўныя, якія прамыяныя ў яе вочы!”

Намаганні Ваньковіча і іншых польскіх пісьменнікаў улетку 1937 года Пясецкі быў вызвалены з месца зняволення на пярэчку сваякоў (у Гродне жыві ягоны родны брат Анатолей). Працягла час Сяргея левкаваўся ў Закапанэ, потым жыві ў маёнтку Раготна, што на Наваградчыне, у сям’і блізкіх прыяцеляў Кулакоўскіх. Удзельнічаў у другой сусветнай вайне ў шэрагах Арміі Краёвай на Віленшчыне (пад псеўданімам Kira. Konrad, Suez).

Пасля вайны праз Польшчу, Чэхію, Італію трапіў у Лондан (1947). У Англіі ім былі напісаны новыя раманы “Запіскі афіцэра Чырвонай Арміі” (Лондан, 1957), “Жыццё ўзброенага чалавека” (Лондан, 1962), “Ваўкалак” (Лондан, 1964) і іншыя.

12 верасня 1964 года ў польскім шпіталі Peley (Walia) Borough Cemetery у Hastings пісьменнік самотна памёр, так і не заснаваўшы ўласнай сям’і.

Але народжаная ім творы шырока разыхілася па свеце.

Урэшце, больш чым праз паўстагоддзю на Беларусі вяртаецца ягоны раман “Кяханак Вялікай Мядзведзіцы”. (Па ім быў зняты кінатрылер вытворчасці Сансцо Film Internaz. Co Rym. Concorzio Distributori Independenti Del Film.

Рым: здымкі фільма закончаны ў 1972 годзе, у 1982 годзе адзняты тэлесерыял. Права на ягоны паказ RAI прадала тэлівізіі княства Монтэ-Карла, а таксама іншым 20 лакальным рэтранслятарам у Італіі). І гэты толькі першы ластаўка з нябеднай творчай спадчыны арыгінальнага пісьменніка. Упэўнены, поўнае вяртанне і асэнсаванне адметнай постаці Сяргея Пясецкага на Еўрапейскім Парнасе — яшчэ наперадзе.

Раман неўзабаве павінен пачыць свет у Выдавецкім цэнтры “Бачкаўшчына” ў перакладзе беларускага мастака Фелікса Янушкевіча.

“Голас Радзімы”, такім чынам, першым знаёміць беларускага чытача з гэтай загадкавай зоркай, імя якой — Сяргей Пясецкі.

Язэп ЯНУШКЕВІЧ.

ПРЫВІТАННЕ АД ВЯЛІКАЙ МЯДЗВЕДЗІЦЫ

зразумеў, што гэта піша свае ўспаміны колішні перамятнік з Ракаўска-Івянецкага прамежка”.

На прафесійнага літаратара знаёмства з рукапісам зрабіла самавітае ўражанне: майстра пазнаў майстра. Апрача рукапісу, у бандэролі ляжаў доўгі ліст арыштанта, спярэчаны частымі закрасліваваннямі турэмнай цензуры.

“Пішу, бо пісаць павінен, — пахаліва прызнаваўся празік-неафіт. — Проста гэта мая арганічная патрэба, непераможнае жаданне. Часамі наплыву ўспамінаў паловах мяне, якія (выкраслена цензурай)... Развальваюць маю галаву. А тым часам здаровы сэнс патрабуе пісаць павольна, удумліва, удасканальваць стыль, вывучаць мову, пашыраць веды. Як гэта цяжка без неабходных кніг, у неадпаведных умовах. Як прыкра расцягваць працу на месяцы, гады, калі хочацца зрабіць адразу... каб супакоіцца.”

Мне вельмі прыкра, што моўнае аздабленне майго рамана такое блгое. За апошні год працы над авалоданнем мовы я гэта добра зразумеў. Такія памылкі, якія раблю, напэўна, выглядаюць дзікімі і камічнымі. Пазбаўлюся іх у наступных раманах... Мне вельмі перашкаджае знаёмства з рускай мовай і тое, што дагэтуль не сутыкаўся з людзьмі, якія правільна размаўляюць па-польску, паколькі больш дзесяці гадоў кручыўся ў асяродку людзей, якія карыстаюцца дзівонымі дыялектамі або ўжываюць гратэскавую трасянку з некалькіх моў”.

Якой каштоўнай для пачынаючага празіка, адгароджанага турэннымі кратамі і высокім каменным мурам ад астатняга свету, уяўлялася “завочная кансультацыя” з тагачасным варшаўскім літаратурным перыядыкам “Літаратурныя навіны”, відаць з уласнага прызнання Пясецкага.

“Дагэтуль адзіным маім правадніком і настаўнікам былі “Madomosci Literackie”, якія я па маёй просьбе атрымліваў ад пана рэдактара з сакавіка 1935 года задарма. З іх чэрпаю веды, вучуся мове і баюся падыкаваць любімай газеце за тое, што недзе за бартом жыцця ёсць чалавек, які сам, нічога не даючы, выкарыстоўвае працу, талент і арганізацыю шматлікіх людзей, што стаяць ля варштата культуры. Ад іх я найбольш і ўзяў, яны былі для мяне радасцю і святлом... Мару пра тое, каб у будучым падыкаваць ім”.

Гэта былі яго вышэйшыя літаратурныя курсы і ўніверсітэт пісьменства.

“...Пісаць сур’ёзна я пачаў з сакавіка 1934 г., аднак усё дачасныя спробы лічу толькі ўступам да грунтоўнай літаратурнай працы... Нядаўна меу магчымасць працягваць выдатную прадмову Яна Парандоўскага да “Школы сэрца” Гюстава Флабэра. Зрабілі на мяне моцнае ўражанне. Памятаю з яе цэлыя абзацы. Гэта будзе для мяне... школай працы. Што праўда, не магу пісаць павольна, паколькі тэма заўсёды захоплівае мяне, але гэта стане тымі лейцамі, якімі затрымаю непатрэбны і шкодны для мяне разгон...”

Разгон Пясецкі набіраў

ху. Толькі ў адрозненне ад сучасных кніжных серыялаў, тыпу “Класіка Галівуда”, раманы Пясецкага хочацца перачытваць неаднойчы. Мо таму, што “нейкая невылечная настальгія кіруе паводзінамі” ўсіх ягоных герояў. Настальгія па дабрніні. Чытаючы раман, можна даведацца пра шмат якія рэаліі жыцця заходнебеларускіх вёсак. Непаўторны каларыт рамантычнай і небажэспечнай прафесіі перамятніка суседзіць у творы з пэўнай сентыментальнасцю аўтара да простага селяніна, якому і пад Польшчай, і пад Саветамі жылося “сярмяжна”.

“Якая ж гэта жахлівая рэч — спяціцца над пісаннем доўгімі месяцамі, гадамі, брацца за пісаніну людзям, якія да яе няхільныя, — шчыра дзяліўся з чытачамі сваім захваленнем М.Ваньковіч пасля першага знаёмства з рукапісам рамана. — Не мець ніякай дапамогі, ніякай падказкі, ніякага заахвочвання, ніякай ўзнагароды, згінаючыся пад цяжарам сумлення, прасоўвацца ў поўнай невадомасці, шукаць слова — новую прыгаду, якая так адрозніваецца ад нажа і браўнінга ў неадпаведнай галаве, а пасля пасылаць разбухлую рэч у далёкі цывілізаваны свет”.

Падзеі рамана разгортваюцца пераважна ў прыгранічным Ракаве. Сюжэт рамана найлепш пераказаць словамі М.Ваньковіча.

“У сталай небажэспечы і празмерных грашах цячэ жыццё ў пагранічным Эльдарада. Адважны і прадпрыемны хлопец бірэ ўсё большыя вышыні. Распараджаецца тысячамі даларамі. Мае з абодвух бакоў граніцы кяханак, дыктуе граніцы свае правы. Перастае насіць тавар, пачынае “вадзіць фігуры”, гэта значыць, суправаджае людзей праз граніцу. Аж нарэшце — выплывае на шырокія воды сапраўднага пірацтва. У таварыстве з дзвюма другімі шаленымі галоўамі пачынае нападаць з засады на перамятнікаў, што вярталіся з даларамі і залатымі рублямі з-за граніцы. Тыднямі ен спіць пад балдахінамі лясных лясняў. Ведае кожны перасмек, па якім ідзе зверына, ведае, калі ўдарыць не намарна...”

Паступова Пясецкі застаецца адзіным. Калегаў перастралялі, або яны адхілілі... Рве і кусае людзей. Нарэшце прыдыбаў Барку Станогу і адбірае ў яго 7 400 даларамі. Ужо і сам не ведае, колькі грошай хавае па мялінах. Але яны не цешаць: невылечная хандра раздзірае яго. Ідзе развітацца з магілай, месцам, дзе калегі знайшлі яго, саслабелага і непрытомнага, пасля ўцекаў з савецкіх турмаў. Там павінана з’явіцца здань, сам некалькі разоў бачыў белы цень. І зараз ёсць цень. Гэта дачка рускага афіцэра, забітага на тым месцы пры пераходзе мяжы. Развітаюцца”.

І вось яны — заключныя радкі рамана. “На паўночным захадзе ззяе неверагодна прыгожа Вялікая Мядзведзіца. Яе атулілі лёгкія пушыстыя снежна-белыя аблокі. Гэта быў канец майго трэцяга залатога сезона. Гэта былі ўгоды смерці Сашкі Вэблена — некаранаванага караля граніцы. Гэта была мая апошняя ноч на паграніччы...”

Мельхіёр Ваньковіч горача за-

зброяй”. Дасюль штогадовыя прашэнні Пясецкага аб памілаванні не краналі сэрца прысяжных касацыйнага суда. Так, на адным з апошніх пасяджэнняў ад 28 траўня 1936 года суровыя служкі закона аднаголасна пастанавілі: “ні ў акалічнасцях справы, ні ў прахыццях падацеля ня бачаць ніякіх падстаў прызначы Сяргея Пясецкага вартым памілавання”.

Дзякуючы прыхільнасці міністра Грабоўскага, сьліны пісьменнік атрымаў магчымасць наведаць Пясецкага на Святым Крэйку.

“Земляныя, знясілены твар. Хто ж вызначыць узрост гэтай маскі. Бліскучы, глыбока запалены вочы. Гэта той чалавек, які штогод стукаецца ў свет з прадоння труны...”

Гаворыць толькі пра творчасць. Не скардзіцца. Пытаецца, усцях пытаецца, як трэба пісаць. Паведамляю яму, што аванс з ганарара пакінуў у начальніка астрага. Гэта яго зусім не абыходзіць. Пытаецца, ліхаманкава пытаецца, як жа пішацца: Кажа, над чым працуе, што распачаў трылогію з жыцця значыннага свету...”

На развітанне Ваньковіч падараваў яму вечнае пяро і бутлік атраманту, а таксама пачак паперы. “... паперу не прымае: правільна не дазваляюць трымаць паасобную паперу — павінна быць збрашураванай. Абцяю высласць сшыткі. Напаўняю асадку. З захваленнем у вачах назірае, як запаўняецца празрысты балончык.”

Набожна бярэ ў рукі пяро і спрабуе пісаць. За вокнамі, аплеценымі тоўстымі кратамі, шматкамі павольна ападаюць вялікія мяккія сняхынікі. І з гэтага простага акту перадачы прылады працы творчыцца нейкі абрад. Празірае? Не, гэта хутчэй нейкія два адрозныя між сабой сусветы”.

Незабытае ўражанне засталася ў Ваньковіча пасля наведання астрага, які ён вырашыў агледзець, развітаючыся з Пясецкім і абцяючы яму сваю дапамогу ў атрымліванні памілавання.

“На скрыжаванні кожнага калідора вартаўнік працягла крычаць: “У-вааааа-а!...” І глухі гул ляціць па будынку. Што азначае гэты гул?”

У камерах, адасобленых пляцэнкамі крат ад калідораў, падлогі якіх адпаліраваны да бляску (паколькі вязні паліруюць іх бутэлькамі), стацьці “на зважай!” дзве шарэнгі вязняў у арыштантацкім адзенні.

Тыя твары — гэта твары выпураў... У камерах, малых камерах, велічыней з сярэдня пакойчык, сядзіць больш дзесятка вязняў. Іх сьнянкі паднятыя высока над галоўамі. Ноччу не застаецца і пядзі зямлі. У камеры нейкія тры эдлікі на дзесятак людзей. Рэшта...”

“Адпачывай...” Глухі гул зноў нараджаецца ў астразе. Гэта сямсот з нечым арыштантаў пачынае хадзіць па камерах, стукаючы драўлянымі падэшвамі ступакоў. Хадзіць... Але як? Камеры гэткай цесныя, што хадзіць немагчыма. Таму вынайшлі метад: становяцца ў дзве шарэнгі і крочаць па камандзе. Так ходзяць, размаўляюць або... думаюць. Ніхто не можа

НЕЗВЫЧАЙНЫ БЕЛАРУС XX СТАГОДДЗЯ

“БАЦЬКА ГЕНАДЗЬ”

Беларускі вучоны ўдзельнічаў з гэтым дакладам ва ўсеагульным конкурсе. Уражаны старшыня конкурсу вядомы рускі фалькларыст П.Багатыроў пісаў: “Г.І.Цітовіч спалучае ў сабе якасці кваліфікаванага збіральніка песень і кіраўніка народнага хору, які мае глыбокую навуковую эрудыцыю, шырокі круггляд; ён здольны прадумаць адбіраць для запісу ўзоры, найбольш цікавыя ў навуковых і каштоўных ў мастацкіх адносінах, па-майстэрску валодае тэхнікай сьпявавага музычнага запісу, з-за чаго яго запісы ўяўляюць выключную мастацкую вартасць”.

Па ўласнай просьбе, каб мець магчымасці для збіральніцкай дзейнасці, Цітовіч вызваліў ад чыноўнай пасады (да якой так імкнуўся многія сучасныя культурныя работнікі з-за няздольнасці творчай дзейнасці) і становіцца кансультантам. Фальклорныя экспедыцыі, кансультацыі і творчая дапамога спевакам, кампазітарам, музыкам, фальклорным калектывам, самадзейным хорам, выступленні з дакладамі і лекцыямі, рэдагаванне навуковых прац і рэпертуарных і фальклорных зборнікаў, прапаганда фальклору праз радыё і тэлебачанне — гэта толькі частка ўсёй той велізарнай працы, якую пачаў весці з гэтага часу і да канца сваіх дзён вёў выдатны фалькларыст-практык Генадзь Цітовіч. Як нам не хапае яго ў наш час! Але пра такіх людзей не гавораць, што ён быў: ён з намі ў яго працах.

У канцы 1947 года адзін з лепшых фальклорна-этнографічных гурт Вялікага Падлесся зноў (дарэчы, ён быў там адзіным непрафесійным калектывам)

прадстаўляе Беларусь у Маскве: ён выступае ў Канцэртнай зале імя Чайкоўскага, Маскоўскай кансерваторыі, на плошчах і ў прыгарадзе. Дарэчы, тады пачалося змяняльнае будучае творчае лабараторыя калектыву з хорам імя Пятніцкага (пазней апошні выступіць у вёсцы Вялікае Падлессе).

Красамоўным для разумення творчай асобы Цітовіча быў 1948 год, калі яго прызначылі кіраўніком прафесійнага ансамбля песні і танца ў Маладзечна. Калектыв быў створаны на аснове маладзечанскага і мазырскага партызанскіх ансамбляў — прадстаўнікоў дзвюх розных спеўных культур. Беспаспяхова паспрабаваўшы аб’яднаць неаб’ядноўнае, Цітовіч вярнуўся ў Баранавічы і заняўся пяярэдняй працай, моцна пасябраваў з самабытным калектывам вёскі Азершчына Рэчыцкага раёна, яе таленавітым кіраўніком Таццянай Лапацінай. Дачка выдатнага спевака Карнея Лапаціна наспявала яму з калектывам такіх выдатных песні, як “Зялёны дубочак”, “Вячэрняя зара ўзьшла”, “Як пагнала бабуленька куранятак пасці” і іншыя. Абодвум гэтым таленавітым людзям у 1949 годзе прысвоілі званне заслужаных дзеячаў мастацтва Беларусі.

У адрозненне ад сучасных фалькларыстаў-музыказнаўцаў, якія стаяць за “калекцыяніраванне”, “кансервацыю”, “самаразвіццё” фальклору, Цітовіч заўсёды быў актыўным удзельнікам творчай практыкі: даследчыкам, кансультантам, у межах магчымага рэдагаваў, апрацоўваў, выбіраў найбольш дасканалыя мастацкія творы, каменціраваў, тлумачыў і дапамагаў прыгожа перанесці іх на сцэну так, каб не абламаць жывых парасткаў іх самабытнасці.

Ён не цураўся такіх сучасных твораў, як, напрыклад, запісаная ў вёсцы Блізня на Ружаншчыне “Із далёкіх, із краёў”, арганічна знітаная з традыцыйнай воінскай песень. У інтэрпрэтацыі Цітовіча песня папулярная да нашага часу. Гэта быў шчыры і высокаадукаваны дарэдка для сваіх малодшых сяброў — музыкаў і спевакоў, якім так не хапала ведаў і вопыту. Лагічным завяршэннем яго працы станавіліся даклады і артыкулы “З вопыту творчага вывучэння сучаснай народнай песні”, “Народная песня ў сучасным быццё беларусаў”, зборнікі “Беларускія народныя песні”, “Песні шчасця”, “Песні беларускага народа”.

Навуковая дзейнасць і творчая практыка Рыгора Шырмы, Генадзя Цітовіча аб’ектыўна і заканамерна падвялі іх да стварэння на пачатку 50-х гадоў двух прафесійных форм інтэрпрэтацыі народнай песні на сцэне — акадэмічнай і народна-харавой.

Рыгор Шырма зрабіў звышзадачай “простую сялянскую, беларускую народную песню, вывесці ў людзі і зрабіць дамаў высокую культурнага свету”, а Генадзь Цітовіч стаў працаваць над перанясеннем народнай песні на прафесійную сцэну ў яе натуральным выглядзе без змены формы гукаўтварэння. Абодва дасягнулі сваіх вышэйшых значэнняў мэт і цяпер іх імёны залятаюць літаратуру і назвах Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы Беларусі імя Рыгора Шырмы і Дзяржаўнага акадэмічнага народнага хору Беларусі імя Генадзя Цітовіча.

Васіль ЛІЦЬВІНКА.

НА ЗДЫМКУ: Генадзь Цітовіч — кіраўнік фальклорнага калектыву вёскі Вялікае Падлессе.



СУВЕРЭНІТЭТ БАРОНЯЦЬ... КАЛЕКЦЫЯНЕРЫ

Уладзімір Цярохін — з атрада беларускіх прадпрыемальнікаў. Але гэтая акалічнасць зусім не сведчыць пра тое, што кіраўнік малага прадпрыемства “Агул” грабе грошы лапатай, а хутчэй... Словам, шмат часу свайго і шмат невялікіх капіталаў сваіх Уладзімір Цярохін аддае справе беларускага адраджэння. Пра адзін з важных канкрэтных крокаў мінскага прадпрыемальніка і пойдзе наша размова.

— Уладзімір, даўно назіраю за сапраўды самаахвярнай справай, якую распачаў ты ці не з 1990 года... Маю на ўвазе, канешне, газету “Беларускі калекцыянер”. З чаго ўсё пачыналася?

— З першага нумара... Спярша разам з аршанскім старшым Алесем Сярожкіным наважыліся выдаваць газету як орган арганізацыянага камітэта па стварэнню Беларускага саюза калекцыянераў. Ды з часам упэўніліся, што стварэнне сур’ёзнай арганізацыі — нам не пад сілу. Таму і абмежаваліся выданнем аднаго толькі газеты. І ўжо першыя выпускі “Беларускага калекцыянера” паказалі, што мы на правільным шляху. Газета, нягледзячы на невялікі наклад — 900 асобнікаў, — стала выданнем, добра вядомым не толькі на Беларусі.

— Няўжо сціглае, нахваленае шматлікай газетай выданне змагло патрапіць за межы Беларусі?

— Дзіўна тут няма чаму. Трэба ўлічыць спецыфіку нашага “Беларускага калекцыянера”. Да таго ж першыя нумары самахоць рассылялі па незнаёмым спачатку адрасам замежных суайчыннікаў. Так склаўся неабліг стасункі з беларускай эміграцыяй. Як да прыкладу, з Багданам Паўкам з Чыкага, з Алесем Алехнікам з Аўстраліі, з вядомым даследчыкам беларускай мінуўшчыны Вітаўтам Кіпелем, з Гаём Пікарда з Вялікабрытаніі. Дарэчы, відэаочна па ўсім, газеты, якія мы дасылалі гэтым людзям, станавіліся ці прадметам калектывнага чытання, ці, магчыма, размнажаліся асобныя публікацыі “БК” на ксераксе.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

[Працяг. Пачатак на 1-й стар.]

Звярнуўся ў Маскву да сьпіннага гісторыка Мікалая Мікалаевіча Улашчыка, які п’ён на пачынаў некалі, у маладыя гады, сваю працу ў Мінску, а потым не па сваёй ахвоце апынуўся за межамі Беларусі. Той адпісаў (пісьмо 1972 года ў стылістыцы і арфаграфіі захоўвае штосьці ад 20-х гадоў):

“Васілеўскага я ведаў, але здалёк, калі быў студэнтам (а пасля таго на Беларусі ўжо наогул не жыў). Ведаю, што ён працаваў у Оршы, адкуль і прыслалі свае артыкулы ў “Польмія”. Л. Аляксееў (аўтар “Польскай землі”) кажа, што нешта гадоў 10

сімпатычная адметнасць губляецца. Апускаяю першапачатковыя словы падзякі за памяць пра дарагога ёй чалавека. Дык вось у 1945 годзе пасля доўгай разлукі некалі шчасліва сям’я зноў аб’ядналася ў Варкуце. Маёй карэспандэнцы тады было 13 гадоў. За плячымі арышт бацькі, адчужэнне былых сяброў сям’і, вайна, эвакуацыя. Пра далейшае паступова, ад пісьма да пісьма, расказвала Ала Данілаўна. І не толькі пра далейшае — прыводзіла аповяды і ўспаміны сямейнікаў, фамільных паданні. Словам, матэрыялу на цэлы раман. Раман або драма жыцця беларускай інтэлігентнай сям’і нашай складанай эпохі.

“ПАСЫЛАЮ ВАМ КАРТАЧКУ...”

назад Васілеўскі прыслалі ў Віцебскі музей ліст. Свой адрас ён напісаў толькі на канверце, а канверт выкінулі. Калі схамінуліся і пачалі шукаць, то нічога ня знайшлі. Прабавалі ўспомніць, пісалі ў розныя месцы, але так і ня знайшлі. Зараз яму павінна быць пад 80”.

Ужо ж які дасведчаны наш даследчык Янка Саламевіч, але і той у артыкуле пра Васілеўскага, напісаным у 1984 годзе для “Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі”, закончыў сваю інфармацыю 1932 годам і далей паставіў пытанні.

Але надышла эпоха галаснасці, разгарнулася дзейнасць шматлікіх “Мемарыялаў”, на грамадства наша абрынулася лавіна новай, часта вельмі бялочай інфармацыі. Звязваюцца разарваныя ніці, узнаўляюцца страчаныя сувязі пакаленняў. У 1990 годзе чытаю ў “Польміі”, у раздзеле “З рэдакцыйнай пошты”, кароткае пісьмачко:

“Дарагая рэдакцыя! Піша вам масквічка... Неспягадны да нашай сям’і лёс. Мой бацька, Даніла Мінавіч Васілеўскі, у 1936 годзе быў рэпрэсіраваны як “буржуазны нацыяналіст”. Мне было тады ўсяго чатыры годзікі. Вельмі рэдка даходзілі да нас весткі з далёкай Варкуты, куды адправілі тату сталінскія сатрапы. Мы з маці вельмі гаравалі па бацьку і ў 1945 годзе паехалі да яго. Тата быў вельмі хворы, але стараўся не паказваць гэтага. Ён чытаў нам паэму “Тарас на Парнасе”, апавядаў пра... часопіс “Польмія”, у якім друкаваў да арышту свае творы... Успамінаў сваю родную Беларусь, блізкіх і знаёмых людзей. Мусіць, бацькава любоў перадалася і мне. Я радуся, пачуўшы беларускую песню, беларускае слова...”

З павагай —

А. Васілеўская, г. Масква”. Ясна рэч, гэта дачка чалавека, з якім перакрываваўся мае даследчыцкія пугавіны. Расстараўся ў “Польміі” адрасок, напісаў Ала Данілаўна ліст, просячы дадатковых звестак пра Данілу Мінавіча. А можа, пытаюся, захаваліся якія згонныя рукапісы, здымкі. Не помню — адразу ці неўзабаве — паслаў сваю кніжку “Разыскваецца класік...”, дзе ёсць некалькі старонак і пра Васілеўскага. Помню толькі, што мы паспелі абмяняцца ўжо некалькімі пісьмамі, пакуль бандэроль з кнігай была ў дарозе. Ала Данілаўна аказалася чалавекам эмацыянальным. І пяро ў яе лёгкае, шпаркае (дачка літаратара). Адначасна шануе дакладнасць. Дзе не упэўнена — ставіць пытанні. Яе пісьмы чытую ў перакладзе. Праўда, часам яна любіць, вельмі дарэчы, ужыць беларускае слоўка — у перакладзе гэтая

“...Мы не вярнуліся з Варкуты на Беларусь з-за здароўя бацькі. Ён быў вельмі хворы. Склероз сасудаў галаўнога мозга. Марыў пра сваю кафедру, не адзеньваў, што прайшло 20 гадоў (“якая кафедра?” — казала маці). Павезлі мы бацьку ў Феадосію, дзе ў сваякоў быў дом, каб ён заняўся чымсьці (“там генуэзскія крапасці — няхай ходзіць — капаецца”). І ён сапраўды захапіўся, ды нядоўга працягнуўся гэты шчаслівы час. Захварэў канчаткова, 6 гадоў быў паралізаваны, мы не паехалі нікуды, а глядзелі з маці за ім. Я прыехала туды рабіць урачом. А калі тата памёр (у снежні 1963 г.), мы перабраліся з маці ў Маскву, дзе я атрымала кватуру і працу (псіхіятр у 13-й псіхіятрычнай бальніцы)... Маці таксама ўжо няма.

Я рада б прыслыць усё, што заўгодна, але ўсё аддала ў “Мемарыял” тут і ў Варкуце. Думаю, што з “Мемарыялаў” ў Маскве можна перавезці ў “Мемарыял” Беларусі татаву справу. Або копію яе. Няшмат там. Але ўсё, што ў мяне было. Каштоўная кніга аб краязнаўстве з фатаграфіямі краязнаўцаў БССР і з’езду. Мне думаецца, што яна больш важная на Беларусі, як тут.

Чаму аддала сюды ўсё? Многа пісала на Беларусь, але ніхто не адгукнуўся, а я хацела захаваць хоць што-небудзь аб сваім бацьку. “Мемарыял” прыняў мяне з разуменнем, і я аддала ўсё, што ў мяне было, бо род майго бацькі на мне спынуўся. Я хварэла, баялася, што не паспею перадаць у надзейныя рукі хоць крупнікі памяці аб бацьку...”

Пра тое, чым я тады захапляўся, — ананімныя паэмы, дзівосны, непаўторны “Тарас” — у пісьме было няшмат, тым не менш завочнае знаёмства з Алай Данілаўнай аказалася надзвычай плённым. Мне не толькі адкрыўся лёс знакамитага краязнаўца — давялося яшчэ раз задумацца над перыпетыямі складанай айчынай гісторыі, дакранаюцца да журботных старонак агульнанароднай драмы:

“Што я ведаю аб “Тарасе на Парнасе” — што за гэтую паэму бацька сядзіць (“буржуазны нацыяналіст”). Часам яны з мамай чыталі асобныя строфы па-беларуску. Я ж помню толькі радкі аб дзеўцы Гебе і яшчэ штосьці. Здаецца, быў спектакль маляўнічы (мабыць, маецца на ўвазе опера М. Аладава “Тарас на Парнасе”, 1927. — Г.К.), бо бацькі гэта ўспаміналі. Бадай, усё, што ведаю. Ён мала гаварыў пра тое, што баліць.

Часам гаварылі пра Янку Купалу і Якуба Коласа. Хтосьці з іх нават у доме ў нас быў у Віцебску...”

Генадзь КІСЯЛЁУ.

(Працяг будзе).

УСЕБЕЛАРУСКІ ФЕСТЫВАЛЬ У АЎЦЮКАХ



Дзіўна, але факт: на Беларусі ў гэты час, калі людзям не да смеху, нарадзілася новае свята. Прайшло яно ў вёсках Вялікія і Малыя Аўцюкі на Гомельшчыне і называлася так: “Усебеларускі фестываль гумару “Аўцюкі-95”. А калі свята, то і госці. Да аўцюкоўцаў прыехалі аматары жарту з Расіі, Украіны, Літвы і Балгарыі і дэлегацыі з усіх абласцей Беларусі. І, вядома ж, сабраліся практычна ўсе жыхары бліжэйшых Мазырскага і Калінкавіцкага раёнаў.

Жыхары Аўцюкоў па сваіх адносінах да гумару нечым падобныя да балгаргабраўцаў, але гумар іх спрадвечна беларускі, палескі, дабрадушны. Такім дабрадушным атрымаўся і першы Усебеларускі фестываль гумару

“Аўцюкі-95”. У яго праграме былі агляды прысудзібных гаспадарак з дэгустацыяй палескіх закусак, конкурсы анекдотаў, частушак, баек.

Свята гумару будзе помніца яго ўдзельнікам доўга. Тут панавалі веселосць, смех, жарты і прыгаворкі. Будзем спадзявацца, што свята ў Аўцюках стане традыцыйным, а самі Аўцюкі — міжнародным цэнтрам смеху. Здаровага смеху.

НА ЗДЫМКАХ: агляд-конкурс падворкаў і маёнткаў; пісьменнік Уладзімір ЛІПСКИ, адзін з арганізатараў фестывалю, моцна трымаў у руках лейцы ў розных журы конкурсаў; адно з імгненняў фестывалю гумару “Аўцюкі-95”.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА.

СУВЕРЭНІТЭТ БАРОНЯЦЬ... КАЛЕКЦЫЯНЕРЫ

[Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.]

Бо ад нумара да нумара мы набываем усё новых і новых карэспандэнтаў.

— Уладзімір, але “Беларускі калекцыянер” — гэта ж не выданне, разлічанае выключна на замежжа?..

— Безумоўна, не. Увогуле пра нейкую ўнутраную ці знешнюю арыентацыю і гаварыць не варта. Справа ў іншым. Газета створана дзеля пашырэння беларускі ва ўсіх галінах і разгаліноўваннях калекцыяніравання. І мы толькі рады, калі цікаўнасць да беларускай пошты ці беларускай фалерыстыкі працягваецца, праяўляецца ў прадстаўнікоў іншых народаў.

І тут хацелася б заўважыць адну вельмі істотную, на мой погляд, рэч. Такімі выданнямі, як “Беларускі калекцыянер”, прота абавязана апекавацца дзяржава. І нават у большай ступені — дзяржава маладая, чым сталая. Развіваючы ў насельніцтва прагу да збору беларускіх калекцый, дзяржава выхоўвае пачуццё нацыянальнай годнасці, спрыяе

ўмацаванню суверэнітэту і незалежнасці.

— Дарэчы, ці валодаеш ты інфармацыяй пра выданні, падобныя “Беларускаму калекцыянеру”, у іншых рэгіёнах былога СССР?

— У Латвіі выходзіць газета “Калекцыянер Латвіі”. У Эстоніі — цудоўны часопіс “Эстонскі калекцыянер”, а яшчэ газета і асобны часопіс для філатэлістаў. Літва таксама выдае свой часопіс для калекцыянераў. Украіна — філатэлістычны часопіс. І літаральна ўсюды праяўляецца дзяржаўная заклапочанасць у стварэнні перыёдыкі для калекцыянераў.

— Чым цікавая ваша газета аматарам беларускай мінуўшчыны?

— Ужо з першага нумара “Беларускі калекцыянер” зацвердзіў сябе як выданне, на мэце ў якога — сур’ёзны зварот да беларускай гісторыі. Але ж разам са сваімі аўтарамі робім мы гэта праз прызму калекцыйных зацікаўленняў. У прыватнасці, у 1990 годзе “БК” змясціў артыкул Язэпа Барэйкі “425-я ўгодкі беларускай пошты”.

Аўтар даследавання звяртае ўвагу на этапы ў развіцці беларускай пошты. Шкада, што гэты артыкул так і не стаў штуршком для сур’ёзнай увагі да гісторыі аднаго з важных дзяржаўных інстытутаў. Увагі — з боку найперш самой жа дзяржавы.

Пачынаючы з першых нумароў, адным з самых актыўных аўтараў “БК” з’яўляецца вядомы беларускі філатэліст Леў Коласаў. Праўда, піша даследчык і калекцыянер-практык не толькі па паштовай праблематыцы. Адзін з цікавых артыкулаў Л. Коласава — “Кальшарская боні “кігілікі”. А надрукаваны былі тыя грошы “кігілікі” ў 1918 годзе ўправай яўрэйскай грамады “Кагал” — у мястэчку Кальшкі Віцебскай акругі.

З цікавых артыкулаў — і даследаванні Міхася Верацілы “Беларускі манетныя двары”. Аўтар дапамагае чытачу зрабіць адметнае падарожжа ў мінуўшчыну Бярэсця, Гародні і Полацка. Да артыкула пададзены выявы шасціграшовага 1706 года (адчаканены ў Гародні), шэлага ВКЛ (адчаканены ў Бярэсці), талера 1793 года (адчаканены ў Гародні).

— Уладзімір, а што ў планах “Беларускага калекцыянера”? Якім будзе новы нумар?

— Давайце пагартаем матэрыялы, што месцяцца, так бы мовіць, у рэдакцыйным партфелі “Беларускага калекцыянера”. Грунтоўнае даследаванне прапануюць чытачу Юрка Васілеўскі і Алеся Сёмуха. Прадмет іх зацікаўленняў — гісторыя серыі марак “Беларусь. Пошта”. Упэўнены, што нават знаўцы філатэлістычнай гісторыі Беларусі знойдуць у працы Ю. Васілеўскага і А. Сёмухі шмат цікавага. Гісторык-архівіст Віталь Касмільёў расказвае пра ўзнагароды, якія мелі хаджэнне ў войску Тадэвуша Касцюшкі... Ёсць у нас і шмат іншых цікавых матэрыялаў. Застаецца пашкадаваць, што “Беларускі калекцыянер” з-за матэрыяльных цяжкасцяў не мае шанцаў на частыя сустрэчы з чытачом.

— А якім чынам можна стаць сталым чытачом “Беларускага калекцыянера”?

— Як толькі аддрукоўваецца тыраж чарговага нумара “БК”, адразу ж распаўсюджваем яго праз кіеўскі ТБМ імя Ф. Скарыны (адрас: Мінск, праспект Ф. Скарыны, 20). Так што не спяшайцеся прайсці ўзбоч. І будзьце ўпэўнены: не пашкадуеце.

Гутарыў Алеся МІРШЧЫНА.

ХОР ВІКТАРА РОУДЫ ПАКАРЫЎ МАЛДАВАН

Гран-пры і першае месца за выкананне абавязковай праграмы на малдаўскай мове заслужылі выхаванцы Віктара Роуды на першым Міжнародным конкурсе студэнцкіх хараў, які праходзіў у Кішынёве ў апошніх чыслах чэрвеня.

Віктар Роуда, які быў членам журы, расказвае:

— Састаў удзельнікаў конкурсу быў прадстаўлены харавымі калектывамі з Украіны, Расіі, Малдовы, Румыніі па наступных намінацыях: камерныя, жаночыя і змешаныя хараў. Мы выступалі ў апошняй групе, і нашымі сапернікамі былі вядомыя малдаўскія калектывы з Акадэміі музыкі і Інстытута культуры Кішынёва. Не хацелася б хваліцца, але яшчэ да конкурснай праграмы ў папярэдніх канцэртах, якія праходзілі ў памяшканні народнага музея і ў малой зале Кішынёўскай філармоніі, па рэакцыі слухачоў можна было меркаваць аб вялікім поспеху нашага калектыву ў радах аматараў музыкі, — сказаў мастра.

Гаводзе яго слоў, перамогу на конкурсе прадвызначыла і рэалістычная манера выканання музычных твораў, заснаваных на меладызме і чысціні вакальнай тэхнікі. “Я ні ў якім разе не прыніжаю выканальніцкіх і вакальных заслуг усіх астатніх удзельнікаў”, — заўважыў В.Роуда, — проста наш стыль аказаўся лепшым”.

— Якія планы ў калектыва на будучыню?

— Спадзяюся, што наш студэнцкі хор у наступным годзе адправіцца ў Грэцыю на Міжнародны фестываль харавых спеваў. А ў Малдове нас з нецярпеннем чакаюць на наступны конкурс, які адбудзецца праз два гады.

Рэдактар Вацлаў МАЦКЕВІЧ

ЗАСНАВАЛЬНІК:

Беларускае таварыства па сувязях з суйчыннікамі за рубяжом (таварыства “Радзіма”).



НАШ АДРАС:

220600, МІНСК, ПРАСПЕКТ
Ф. СКАРЫНЫ, 44.

ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80,
33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Пазіцыя рэдакцыі і аўтараў, матэрыялы якіх друкуюцца на старонках “Голасу Радзімы”, не заўсёды супадаюць.

Газета набрана і звярстана ў камп’ютэрным цэнтры рэдакцыі газеты “Вечерний Минск”. Аддрукавана ў друкарні “Беларускі Дом друку” (220041, г. Мінск, пр. Скарыны, 77). Тыраж 6 000 экз. Індэкс 63854. Зак. 2569. Падпісана да друку 17. 7. 1995 г.